

Літаратура і мастацтва

17

КАСТРЫЧНІКА

2003 г.

№ 42/4227

Што робіцца і ўжо зроблена для ўвекавечвання імя народнага артыста Беларусі Уладзіміра МУЛЯВІНА і захавання яго музычнай спадчыны?



Пачалося актыўнае жыццё на экране новай кінастужкі "Анастасія Слуцкая", якая заняла прыкметнае месца ў культурнай плыні нашай рэспублікі.



Літаратурны марціна кухты

8 снежня 2003 года ў Мінску ў Літаратурным музеі Максіма Багдановіча адбудзецца Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Я не самотны, я кнігу маю...", прысвечаная 90-годдзю адзінага прыжыццёвага зборніка вершаў Максіма Багдановіча "Вянок".

НА ЗДЫМКУ: загадчыца філіяла Літаратурнага музея Максіма БАГДАНОВІЧА "Беларуская хатка" Таццяна ШАЛЯГОВІЧ.

Фота М. ЗАМУЛЕВІЧА

Стар.

4



КОЛА ДЗЁН

14 кастрычніка ў Крамлі прайшла чарговая сустрэча Аляксандра Лукашэнка і Уладзіміра Пуціна. Паміж Прэзідэнтамі адбылася шчырая і зацікаўленая размова па праблемах будаўніцтва Саюза дзвюх дзяржаў.

ВУЧЭННІ ТЫДНЯ

У нашай краіне ў адпаведнасці з планам падрыхтоўкі Узброеных Сіл Беларусі прайшлі комплексныя аператыўныя вучэнні "Чыстае неба — 2003". Падобныя вучэнні праводзіліся ўпершыню. Асноўны акцэнт у іх правядзенні рабіўся ў выкарыстанні Ваенна-паветраных сіл і Войскаў супрацьпаветранай абароны.

ПЕРСПЕКТЫВА ТЫДНЯ

З 18 кастрычніка на частотах, што выкарыстоўваюцца для вяртання абласных тэлерадыёкампаній, пачне вяртання новы сямейны тэлеканал "ЛАД" Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Паколькі тэлеканал "ЛАД" выкарыстоўвае творчую і тэхнічную базу абласных тэлерадыёкампаній, то эфір будзе падавацца такім чынам, каб рэгіянальныя і рэспубліканскія блокі былі лагічна і гарманічна звязаныя. У сталіцы тэлеканал "ЛАД" пачне сваё вяртання па перадачыку, дзе зараз рэтрансляецца тэлеканал "Культура".

СУМЫ ТЫДНЯ

У сувязі са змяненнем базавай велічыні пералічана шкала ставак падаходнага падатку ў лічбавым вымярэнні. Новая шкала зацверджана пастановай Міністэрства па падатках і зборах Беларусі. Цяпер падаходны падатак па стаўцы 9 працэнтаў абкладаецца сукупны гадавы даход у памеры да 3402000 руб. Калі даход складзе ад 3402000 да 8505000 руб., то трэба будзе заплаціць 306180 рублёў і 15 працэнтаў ад сумы, якая перавышае 3402000 руб. Максимальная, 30-працэнтная стаўка прымяняецца, калі гадавы даход перавышае 15309000 руб. Тады падатак складзе 2602530 рублёў плюс 30 працэнтаў з сумы, якая перавышае "верхнюю мяжу" (15309000 руб.).

ПЛАНЫ ТЫДНЯ

100 мільёнаў рублёў у год — прыкладна столькі выдаткоўвае Мінскі гарвыканкам на будаўніцтва новых станцый сталічнага метро. Узвядзенне першай станцыі пачалося яшчэ ў 1977 годзе і на сённяшні дзень у Мінску дзейнічаюць дзве лініі працягласцю 25 кіламетраў: "Інстытут культуры" — "Усход" (9 станцый) і "Пушкінская" — "Маскоўская" (11 станцый). Зараз у стадыі будаўніцтва знаходзяцца адразу два ўчасткі падаўжэння існуючых ліній метро. Першы — ад "Пушкінскай" да станцыі "Каменная Горка" працягласцю 3,8 кіламетра з трыма станцыямі ("Спартыўная", "Кунцаўшчына", "Каменная горка") будзе здадзены ў 2005 годзе. Другі ўчастак падоўжыць лінію ад станцыі "Усход" да "Уручча", дзе будзе дзве станцыі ("Барысаўскі тракт" і "Уручча"). Будаўніцтва плануецца завяршыць праз 5 гадоў. Паводле Дзяржплана Мінска, распрацаваным да 2030 года, сетка сталічнага метро працягнецца на 59 кіламетраў і дапоўніцца яшчэ дзвюма лініямі: адна звяжа паміж сабой паўночныя і паўднёвыя раёны праз цэнтр горада, другая злучыць Вяснянку з Чыжоўкай. Перакрыжаванне ліній метро ўтвораць перасадачны трохкутнік (Станцыі "Кастрычніцкая" — "Плошча Леніна" — "Фрунзенская"), які дасць магчымасць даехаць у любую частку горада з адной перасадкай.

ЛІЧБЫ ТЫДНЯ

З 1 кастрычніка ўведзены новыя тарыфы на праезд пасажыраў у аўтобусах рэгулярных маршрутаў прыгарадных зносін. Тарыф за адзін кіламетр праезду пасажыра па звычайных маршрутах складзе ад 34 да 36,7 рубля, на хуткасных маршрутах — ад 44,2 да 47 рублёў, на дадатковых рэйсах — ад 45,9 да 48,7 рубля, на экспрэсных маршрутах — ад 51 да 54,3 рублі ў залежнасці ад камфортнасці аўтобуса. З 2 кастрычніка падаражжэ праезд у сталічным камунальным транспарце. Цяпер адна паездка пасажырам абыходзіцца ў 250 рублёў, а пры продажы вадзіцелем — у 300 рублёў. Ільготны білет каштуе 125 рублёў.

АДКРЫЦЦЁ ТЫДНЯ

Як паказалі апошнія даследаванні, вірус смяротнага небяспечнага гепатыту С можа перадавацца значна прасцей, чым раней меркавалі ўрачы. Вучоныя выявілі ў сліне інфіцыраваных людзей слэды віруса. Гэта значыць, што заразіцца гепатытам можна пры пацалунку ці карыстаючыся чужой зубной шчоткай.

ЗВАННЕ ТЫДНЯ

Гарадская пастаўка стане птушкай 2004 года — пра гэта рашэнне прыняла рэспубліканская грамадская арганізацыя "Ахова птушак Беларусі". Кампанія "Птушка года" стала ўжо традыцыйнай. У гэтым годзе такое званне носіць дамава верабей, а яго папярэднікамі былі івалгі, белая сітаўка і бусел. Мэта правядзення акцыі — прыцягнуць увагу да распаўсюджаных птушак, якіх чалавек пастаянна бачыць, але амаль нічога пра іх не ведае.

ЗАЎСЁДЫ МОЖНА ПАДПІСАЦА!

Шаноўныя чытачы! На "ЛіМ" ніколі не позна падпісацца. Кошт індывідуальнай падпіскі на 1 месяц — 2500 рублёў. Індывідуальны індэкс — 63856. Кошт ведамаснай падпіскі на 1 месяц — 4000 рублёў. Ведамасны індэкс — 63857.

ВАРУНКІ

Што робіцца і ўжо зроблена для ўвекавечвання імя народнага артыста Беларусі Уладзіміра Мулявіна і захавання яго музычнай спадчыны? Што адбываецца вакол ужо легендарнага імя створанага ім ансамбля "Песняры"? Адказы на гэтыя пытанні спрабуе знайсці карэспандэнт "ЛіМ".

"Помнік нерукатворны" Уладзімір Мулявін меў ужо, можна сказаць, пры жыцці.

эстраднай песні імя У.Мулявіна на традыцыйным "Залатым Шлягеры" ў Магілёве. Устаноўленая стыпендыя імя У.Мулявіна будзе выплачвацца студэнтам БДУ культуры.

Сёлета ж выйшлі ў свет чатыры дыскі запісаў ансамбля "Песняры" (прэзентаваліся падчас фестывалю "Славянскі базар"). І гэта толькі частка эксклюзіўнай серыі, замоўленай да выпуску Беларускай інстытутам праблем культуры: такіх "кампактаў" мае быць каля 20. Рыхтуюцца тут і мультымедыяныя выданні.

Што ж казаць, яго імя дарагое і незабыўнае для многіх: ці то як напамін пра ўласную маладосць, ці то як знак эпохі, ці то як сімвал самаадданасці ў мастацтве, узор вялікага таленту і працавітасці. Таму, відаць, не толькі сумленным стаўленнем да выканання адказнай задачы, а і павагай, любоўю, энтузіязмам самых розных лю-

намерная. Ды ў нас, як вядома, іншыя варункі: ансамбль "Песняры" мае і статус дзяржаўны, і адпаведнае фінансаванне сваёй дзейнасці, апакуецца на самым высокім узроўні, таму і мусіць жыць паводле законаў дзяржаўнай установы. Вось і не зарэгістравана ў Беларусі назва новай музычнай суполкі. Яе чыннікам, здаецца, не заставала нічога іншага, як знайсці на пасадку дырэктара грамадзяніна Расіі ды зарэгістраваць у Маскве як "ООО "Беларускія песняры" (ці, мажліва, — "Белорусские"?).

А на пачатку сёлета года верасня СМІ распавялі пра новы разлад у "Песнярах". Сітуацыя выглядала так, нібыта калектыў выказаў аднадушную нязгоду з прызначэннем яго артыста Валерыя Скаражонка на пасаду кіраўніка ансамбля і ў знак пратэсту ўсе іншыя "песняры" падалі заявы на добраахвотнае звальненне. Пры гэтым яны мелі на мэце ўкамплекта-



Яго талент зрабіў рэвалюцыю не толькі ў сферы папулярнага беларускага музычнага мастацтва, а і ў свядомасці "масава не-свядомых" беларусаў, абудзіўшы ў іх нацыянальную годнасць, цікавасць да сваіх песень і амаль страчаную на той час павагу да роднага слова.

Яго творчасць успрымалася як беларуская песенная класіка дваццатага стагоддзя.

Яго "Песняры" заслужылі спушны эпітэт — "легендарныя".

Яго асоба была ўшанаваная адмысловым знакам на Плошчы Зорак у Маскве.

Яго ансамблю, каб не сказаць, персанальна яму, прызначаўся будучы Нацыянальны цэнтр музычнага мастацтва — з новым памяшканнем па вуліцы Сурганова ў Мінску (лічы, непадалёк ад мулявінскага дома) і сучасным студыйным абсталяваннем. Там усё рыхтавалася да прыходу гаспадары, хаця стан яго здароўя пасля недарэчнай летаўняй атакатастрофы пакідаў надзею хіба толькі на цуд...

Сёння, як вядома, стварэнне унікальнага цэнтру завяршаецца. Яму нададзена імя Уладзіміра Мулявіна, у адпаведнасці з распараджэннем Прэзідэнта накіонт увекавечвання памяці выдатнага музыканта. Наогул жа, сімвалічны помнік "песняру" ўлучае ў сябе добры тузін спраў, разлічаных не на адзін год.

Нямала зроблена ўжо сёлета. Напрыклад, заснаваныя прэміі імя У.Мулявіна ўпершыню ўручаліся ўдзельнікам Нацыянальнага фестывалю беларускіх песні і паэзіі "Маладзечна-2003" і Міжнароднага свята мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску", атрымаюць узнагароды і спаборнікі новага конкурсу маладых выканаўцаў

дзеі жывяцца справы ў памяць "песняра".

Белвідцацэнтр назапашвае матэрыялы для фільма, над якім працуе рэжысёр Валерыя Скварцова. Пад кіраўніцтвам галоўнага рэдактара газеты "Культура" Людмілы Крушынскай збіраецца кніга, на старонках якой асоба У.Мулявіна рознабакова раскрыецца ва ўспамінах калегаў, сяброў, у дакументах, у яго колішніх ўласных развагах, запісаных інтэрв'юерамі, і да т.п.

У Беларускай дзяржаўнай філармоніі пасля завяршэння рамонтных работ з'явіцца мулявінскі музей. На доме па вуліцы Л.Бяды, дзе жыў музыкант, будзе ўстаноўлены мемарыяльны знак. А вось чуткі наконт перайменавання гэтай вуліцы пакуль не пацвярджаюцца — прынамсі, міністр культуры Беларусі Леанід Гуляка іх абвясціў. І наогул выказаецца супраць таго, каб імя вядомай асобы, якім названая вуліца, змянялася імем іншага шаноўнага чалавека.

Вуліца Мулявіна павінна з'явіцца ў Мінску да 1 студзеня 2005 года — так што ёсць час не толькі для роздуму і выбару, але і для пракладкі новай сталічнай магістралі.

Пры яго жыцці здарыўся, на жаль, і раскол ансамбля, вынікам чаго стаў новы калектыў "Беларускія песняры" з колішнімі спадзвіжнікамі Мулявіна — Уладзіславам Місевичам ды Валерыем Дайнекам. Зрэшты, ва ўсім цывілізаваным свеце гэтка вытворча-творчыя "злюбы" ды "разводы" на музычнай эстрадзе, за кулісамі шоу-бізнесу, сярод рок-гуртоў і да т.п. — рэч зака-

ваць свой склад ансамбля, называўшыся "Песняры" імя У.Мулявіна.

Міністр культуры, сустрэўшыся з журналістамі 10 верасня, аспрэчыў гэтую інфармацыю як непраўдзівую.

Удакладнім гісторыю чарговага канфлікту?

Апошнім часам У.Мулявін сумяшчаў працу мастацкага кіраўніка з абавязкамі дырэктара ансамбля. Цяпер жа ў Міністэрстве культуры палічылі мэтазгодным гэтыя функцыі падзяліць, стварыўшы дзве пасады. На пасаду дырэктара прызначылі В.Скаражонка — чалавека, як мяркуюць у міністэрстве, здатнага весці фінансава-гаспадарчую дзейнасць у адпаведнасці з дзяржаўным статусам калектыву. Кантракт з новым дырэктарам падпісаны на год. Для вырашэння бягучых творчых праблем быў прызначаны музычны кіраўнік, таксама «песняр», — Вячаслаў Шарпаў. А вось пасада мастацкага кіраўніка пакуль засталася вакантнай: няма замяны унікальнаму таленту, нават сярод ветэранаў ансамбля не вылучыўся абсалютны лідэр, які б мог лічыцца пераемнікам Мулявіна.

Адпаведна распараджэнню міністра, сп.Скаражонка заняў пасаду дырэктара 28 ліпеня 2003 г. Палічыўшы, відаць, што ён пратэндуе на ўмяшальніцтва ў творчы працэс, артысты звярнуліся з адкрытым лістом да кіраўніцтва краіны. А 3 верасня намеснік дырэктара сп.Свечкін падпісаў загад аб звальненні ўдзельнікаў калектыву па іх уласным жаданні. Былі раздзідзены працоўныя кніжкі з адпаведным запісам. Ды нягледзячы на гэта Мінкульт адмяніў загад сп.Свечкіна як незаконны: у ансамблі ўжо быў дырэктар, а

намеснік, парушыўшы субардынацыю, дзейнічаў нават без яго ведама.

Потым пайшлі чуткі, нібыта некаторыя з артыстаў пашкадавалі аб сваім учынку і выказалі жаданне працаваць у ранейшым складзе. Але хто даў бы гарантыю, што новаму дырэктару не давалося б урэшце застацца сам-насам толькі з шылдай «Песняры»?

Дарэчы, гэтая назва як абаронены законам «таварны знак» замацаваная за дзяржаўным ансамблем, таму ён не можа займаць нейкага двойніка і мусіць адпаведным чынам ладкаваць адносіны з дзяржавай. А тая ў сваю чаргу павінна бараніць гонар яго «мундзіра». Вось чаму Міністэрства культуры тэрмінова стварыла экспертную раду ў складзе знаных музычных дзеячаў краіны, выдатных практыкаў, сярод якіх Уладзімір Ткачэнка, Аркадзь Эскін, Леанід Захлеўны, Эдуард Зарыцкі, Міхал Казінец, Юрый


і для «Беларускіх песняроў»; і для «Палаца», «Крыві», «Троіцы»; і для ўладальніка Гран-пры сёлета «Славянскага базару ў Віцебску» Максіма Сапацькова, і для лаўрэата гэтага ж конкурсу Уладзіміра Аўчарова, і для яго калегі па працы ў Дзяржаўным канцэртным аркестры Беларусі, Дзмітрыя Качароўскага, калі яны, можа, захочуць папрацаваць у новых умовах. Але сваё творчае жыццё кожны, хто прыйдзе ў Цэнтр, вымушаны будзе прыставаць да варункаў дзяржаўнага калектыву.

Між іншым, ці не быў нядаўні крызіс у «Песнях» менавіта вынікам ігнаравання дзяржаўнага статусу? За тую паўгода, што «Песняры» пражылі без Мулявіна, яны далі шмат канцэртаў, актыўна гастралювалі, ды выступленні былі пераважна камерцыйныя, кажучы проста — праца на ўласную кішэню. А на т.зв. норму адпрацоўкі прыпадаў мізер:

тэхнікай і — стабільнай заробатнай платой (!).

Сёння ёсць выбітныя прыклады таго, як папулярныя музычныя гурты ладкуюць свае стасункі з дзяржавай: на аснове гаспадарчага разліку працуе студыя «Сябры» пад кіраўніцтвам Анатоля Ярмаленкі; цалкам забяспечвае сябе, ні капейкі не ўзяўшы з бюджэту, «Троіца» Івана Кірчука. Ды і мулявінскія «Песняры» гадоў 15 таму зараблялі не толькі на ўласныя патрэбы, а і на тое, каб забяспечыць матэрыяльна-фінансавую базу для развіцця т.зв. некамерцыйных філарманічных жанраў, элітных формаў музычнага мастацтва, якія вызначаюць агульны ўзровень культуры кожнай нацыі. І гэта — нармальна. Ва ўсім свеце шоу-бізнес развіваецца і квітнее за кошт уласнай камерцыйнай дзейнасці, у жорсткіх умовах канкурэнцыі на рынку эстраднай індустрыі, поп-музыкі.

Цяжка без усмешкі ўявіць, напрыклад, што на ўрадавым узроўні разбіраліся б канфлікты ў ансамблі «ABBA» ці зацвярджаўся б склад легендарнай лівёрпульскай чацвёркі. Аднак... Стоп! Не трэба забывацца, што «Песняры» — гэта не шоу-бізнес. Гэта — дзяржаўная структура. Дарэчы, колішні ВІА (абрэвіятура, якая ўспрымаецца ўжо як дрэмотны анахронізм) хтосьці назваў нядаўна «легендарным брэндам». Паколькі ў многіх чытачоў яшчэ не пачалося актыўнае засваенне слова «брэнд», папярэдзваю: яно не мае агульнага караню з рускім дзеясловам «сбрэндить», які знойдзеш нават у моўнай калекцыі У.Далы; «brand» — з лексікону амерыканскіх mass-media і азначае «назва тавару, камерцыйнага прадукта». Пра тое ж, каму належыць «таварны знак» легендарнага мулявінскага ансамбля, сказана сёння ўжо дастаткова.



Гільдзюк. Рада мусіла «даць рады» ў крызіснай сітуацыі, паспрыяць перастварэнню, абнаўленню ансамбля.

І — што ж?

Забяспечыць лад у «Песнях» — ну хаця б на нейкі час — аказалася для галоўнага культурнага ведамства краіны задачай нумар адзін. Але якой бы архіважнай ні была дзяржаўная задача — ні творчага генія, ні таленавітага лідэра без Божай дапамогі не народзіш. Калісьці гаварылі:

«Песняры» — мелі на ўвазе: «Мулявін», і наадварот. Але другога Мулявіна не будзе... Балазе, у выніку абвешчанага Мінкультам конкурсу салістаў і музыкантаў удалося сабраць новы склад ансамбля, пра што 30 верасня рэпартавала БТ: «Новыя «Песняры» зацверджаны сёння...» Стаўка рабілася на моладзь. «Старажылам» сярод «песняратак» (усяго іх восем) пачувае сябе дырэктар — В.Скаражонак, якому давалося папрацаваць і з Мулявіным. Цяпер складаецца рэпертуар, шыюцца канцэртныя строі, сцэнічнае аблічча новых артыстаў распрацоўваюць стылісты, візажысты. Пры канцы месяца незнаёмцы-«Песняры» выйдуча са сваёй першай канцэртнай праграмай да публікі... А месца мастацкага кіраўніка па-ранейшаму — вакантнае.

Падчас колішняй прэс-канферэнцыі міністра культуры падкрэсліваў, што асабліва спадзяванні на перспектыву звязаны са стварэннем Нацыянальнага цэнтра музычнага мастацтва імя У.Мулявіна. Маўляў, суды шлях адкрыты для ўсіх: для «Песняроў»

адпаведна паўгадавому плану, вызначанаму тагачаснай адміністрацыяй саміх «Песняроў», — толькі 168 тыс. рублёў даходу ў дзяржаўную казну. Пры гэтым «раскручаныя», камерцыйна ўдачлівыя артысты за дзяржаўны кошт былі забяспечаны ўсім: транспартам сцэнічным рыштункам, касцюмамі, адрамантаваным памяшканнем, студыйнай

У такім разе, гаворку можна завяршаць. Ды ўсё ж цікава, ці абмяркоўваецца, у якасці перспектывы, мажлівасць пераходу «Песняроў» на гасразлік?.. Месяць таму, адказваючы (і адказваючы!) на ўсе роспыты ўедлівых журналістаў, міністр культуры толькі гэтае пытанне пакінуў адкрытым.

С.БЕРАСЦЕНЬ

НАДЗЕННАЕ

НЯЎЖО ГЭТА ШЛЯХ ДА РАЗВІТАННЯ?

На працягу апошняга месяца на старонках нашых газет, часопісаў, у тым ліку і «ЛіМа», было змешчана шмат артыкулаў, публіцыстычных выступленняў пісьменнікаў, дзеячаў культуры і мастацтва па адной з важнейшых праблем — аб стане ідэалагічнай работы ў грамадстве, якая была ўзнята Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Аляксандрам Рыгоравічам Лукашэнкам на праведзенай ім нарадзе. Выказваліся і працягваюць выказвацца па пытанні ідэалогіі адначасна меркаванні аб тым, што значную ролю ў вырашэнні гэтай важнейшай праблемы ўсяго нашага грамадскага жыцця павінны адыгрываць літаратура і мастацтва, здабыткі ўсёй нашай нацыянальнай культуры. З гэтым нельга і не можа ніхто не пагадзіцца. Але мала хто з нас, мне здаецца, звярнуў увагу яшчэ на адно вельмі важнае пытанне — якую ролю, якое значэнне павінна адыгрываць у ідэалагічнай рабоце мова — не толькі літаратурная мова, на якой мы пішам, гамонім, а наогул родная мова народа, мова нашай суверэннай, незалежнай рэспублікі. Без нацыянальнай мовы, на якой ствараюцца раманы, песні, сімфоніі, паэмы, лепшыя творы прозы, паэзіі, музыкі нельга весці гаворку пра тое, якое ўздзеянне аказвае на чалавечы сэрцы і душы тая ці іншая ідэалогія. Гэта бяспрэчна. І доказаў тут не трэба прыводзіць ніякіх.

Але мне адразу хочацца зрабіць адну агаворку. Як раўнапраўны грамадзянін сваёй Рэспублікі Беларусь я жыву і працую па яе Канстытуцыі, падтрымліваю ўсё, што запісана ў ёй, у прыватнасці той пункт, дзе гаворыцца, што ў нас ёсць дзве дзяржаўныя мовы — беларуская і руская. Не будзем тут гаварыць, хто якой мове аддае больш увагі. Яны ж для нас абедзве дзяржаўныя, блізкія, як і людзі, якія насяляюць нашу рэспубліку. Я асабіста, напрыклад, больш дваццаці гадоў праслужыў у радах былой Савецкай Арміі, доўгі час працаваў у армейскіх і акруговых газетах, пісаў і друкаваў нарысы, артыкулы на рускай мове. У час вайны кіраваў цэлай ротай — адным з перадавых баявых падраздзяленняў. Але — калі я пачынаў гаварыць — усе з першых слоў заўважалі што я — беларус. І я мог, як і сёння, гэтым толькі ганарыцца. Не дай божа ўпадобіцца мне тым заядлым нацыяналістам, якія ў некаторых краінах пазбаўляюць нацыянальна меншасці права карыстацца сваёй мовай.

Але прабачце за такое адступленне. Гаворку сваю зноў вяртаю да пытання аб мове, аб яе ролі ў ідэалогіі. Не буду гаварыць пра нашы газеты, часопісы, іншыя перыядычныя выданні, якія ў нас выходзяць на беларускай мове і карыстаюцца належным попытам сярод чытачоў. Я сам пераконваюся ў гэтым кожны дзень, калі падыходжу да газетнага кіёска, што праце ў нас на рагу вуліц Ульянаўскай і Свярдлова, і бачу, як людзі купляюць «Звязду», «Народную газету», часопісы «Полымя», «Малодосць» і іншыя перыядычныя выданні, якія выходзяць на беларускай мове. Нельга сказаць, што ў нас людзі не чытаюць кніг і перыёдыку на сваёй роднай мове. А калі мала чытаюць — дык у гэтым і наша віна — тых, хто піша, бо ці заўжды так і тое пішам, калегі?..

Аднак, чым можна вытлумачыць такую з'яву, што я, напрыклад, з свайго роднага Хоцімска, у дзень гадавіны, калі ён першым быў вызвалены на беларускай зямлі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, з гарадскога пасёлка, дзе я калісьці надрукаваў у райгазэце «Калгасная звязда» свой першы верш, дзе неаднойчы сустракаўся са сваім вялікім земляком і паэтам Аркадзем Куляшовым, чуў перадачу толькі на рускай мове. А колькі там жыве яшчэ былых вучняў нашай першай настаўніцы Кацярыны Фамінічы Ратабыльскай, маці вялікага паэта, якая ўсяляла ў душы і сэрцы нашы на ўсё жыццё шчырае, ласкавае матчына слова!

Мне чамусьці (ды я сам разумею чаму) прыгадваўся верш нашага незабыўнага цудоўнага паэта Пімена Емяльянавіча Панчанкі «Развітанне». Не трэба пераказваць змест гэтага твора. Паэт з незвычайным хваляваннем і перажываннем гаварыць аб тым, што само жыццё быццам прымушае развітацца з родным словам, якому ён на працягу ўсяго свайго жыцця аддаваў сваё сэрца.

Дык няўжо ж і сёння нас вядзе шлях да такога развіцця? О не! Такого не можа быць і трэба спадзявацца, не будзе, як не можа быць таго, каб у Саюзе з братамі Расіяй і іншымі народамі былога «непарушнага саюза» страціла Рэспубліка Беларусь свой суверэннітэт, сваю нацыянальную незалежнасць. Мне здаецца, са мной сівым ветэранам, былым воінам-абаронцам Радзімы, згодзіцца ўсё, хто пачытае гэты ліст у рэдакцыю.

Пятро ПРЫХОДЗЬКА



У гэты дні ў Мінску супрацоўнікі літаратурнага музея Максіма Багдановіча і яго філіяла "Беларуская хатка", кожную экскурсію распачынаюць з таго, што расказваюць наведальнікам пра падрыхтоўку мерапрыемстваў да 90-годдзя з дня выхаду ў свет адзінага прыжыццёвага зборніка вершаў Максіма Багдановіча "Вянок", які, як піша даследчык А. Лойка, "па матывах і тэматыцы — перэсты і разнапланавы, а па мнагатэмнасці — незвычайна цэльны, як асоба паэта, для якой характэрна адзінае светабачанне, светаадчуванне, аб чым бы ў вершах ні ішла гаворка".

З ДРУКАРНІ МАРЦІНА КУХТЫ...

У кнізе, якая была выдадзена напрыканцы 1913 года ў друкарні Марціна Кухты ў Вільні, (у кнігарнях з'явілася ў пачатку 1914 года), чырвонай ніткаю праходзіць і адчуваецца любоў да Беларусі, яе народа — нябачанай, незнаёмай бацькаўшчыны. Жывучы далёка ад радзімы, у зусім іншым моўным асяроддзі, не бачачы палёў, лясоў, не чуючы жывой роднай гаворкі, паэт усё ж пісаў пра родны кут. Менавіта ён быў яму натхненнем і радасцю. Менавіта да 1911 года, калі Максім упершыню ў сталым жыцці ступіў на родную зямлю, завітаў у Вільню, дзе пазнаёміўся з Вацлавам Ластоўскім і выдаўцамі газеты "Наша Ніва" братамі Іванам і Антонам Луцкевічамі, пажыўшы больш трох месяцаў у невялікім маёнтку Ракуцёўшчына, паблізу Маладзечна, падыхаўшы паветрам роднай Беларусі, яго адзіным духоўным багаццем былі кнігі пра Беларусь, яе песні і казкі, гутаркі з бацькам, родзічамі, беларусамі па паходжанні, з якімі быў знаёмы.

Першае ж факсімільнае выданне (1981 года), дарэчы, вельмі ўдалае на погляд літаратараў і навукоўцаў, цалкам паўтарае арыгінал, нясе тую абаяльнасць і тую энергію часу, якая акружала і натхняла паэта на прыгожыя, велічныя словы пра Беларусь.

Прыемна, што "Вянок", разам са змешчанымі творами, якія не былі шырока распаўсюджаны, увайшоў і ў трохтомнае выданне Поўнага збору твораў Максіма Багдановіча (выдавецтва "Мастацкая літаратура"). Гэта значыць, што

прыхільнікам таленту паэта ёсць магчымасць папоўніць свае хатнія бібліятэчкі новымі кнігамі, якія раславадаюць не толькі пра Багдановіча-паэта, але і пра Багдановіча-празаіка, публіцыста, крытыка і літаратуразнаўцу.

— У хуткім часе, дакладней, восьмага снежня гэтага года, — расказвае загадчыца філіяла літаратурнага музея Максіма Багдановіча "Беларуская хатка" Таццяна Шаляговіч, — плануецца навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная ўшанаванню зборніка. Вядома, што ён выйшаў накладам у 2000 экзэмпляраў. На Беларусі іх налічваецца каля 30. У асноўным, кнігі знаходзяцца ў бібліятэках і фондах музеяў. Хацелася б даведацца пра тое, што калі яшчэ ў каго-небудзь, можа ў прыватных архівах, ці месцачковых бібліятэках захаваліся арыгінальныя зборнікі Багдановіча, то мы з удзячнасцю набылі б іх.

Вядома, што Максім Багдановіч марыў выдаць яшчэ не адзін зборнік. Ён упарта працаваў над кожным новым творам, нават паправіў выдадзены ў свет "Вянок" — выкрасліўшы адтуль пятнаццаць вершаў. На жаль заўчасная смерць, пра якую здагадаўся паэт, не дазволіла яму ажыццявіць свае мары, якія засталіся няздзейсненай задумай. Тым не менш у пазіі Максіма Багдановіча адчуваецца ўрачыстасць, аптымізм і жыццесцвярдзальнасць, матывамі радасці жыцця і кахання прасякнуты шматлікія вершы і раманы.

Віктар ПАТАПЕНКА

«Я НЕ САМОТНЫ, Я КНІГУ МАЮ...»

8 снежня 2003 года ў Мінску ў Літаратурным музеі М. Багдановіча адбудзецца Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Я не самотны, я кнігу маю...", прысвечаная 90-годдзю адзінага прыжыццёвага зборніка вершаў М. Багдановіча "Вянок".

- Асноўныя накірункі канферэнцыі:
- асоба М. Багдановіча ў гісторыі нацыянальнай літаратуры;
 - зборнік "Вянок" — сінтэз нацыянальных і класічных агульнаеўрапейскіх традыцый;
 - фальклорна-міфалагічны каларыт пазіі М. Багдановіча;
 - тэма Адраджэння ў творчасці паэта;
 - лірычная пазіі М. Багдановіча;
 - М. Багдановіч — празаік, публіцыст, крытык;
 - М. Багдановіч і беларуская нацыянальная школа перакладу;
 - творчасць М. Багдановіча ў сусветным кантэксце;
 - багдановічазнаўства на сучасным этапе.

Просім паведаміць аб сваім удзеле і тэме даклада да 8 лістапада 2003 года. У заяўцы ўказаць: прозвішча, імя, імя па бацьку (поўнаасцю); месца працы; пасаду, вучоную ступень; назву даклада (паведамлення); адрас, кантактныя тэлефоны.

Па заканчэнні канферэнцыі плануецца выданне зборніка дакладаў.

Заяўкі дасылайце на адрас: 220029, Рэспубліка Беларусь, г. Мінск, вул. М. Багдановіча, 7а.

Кантактныя тэлефоны: (8-017) 234-07-61, 234-22-95.

Кожны год нашага жыцця па-свойму адметны і непаўторны, багаты на

святы і юбілейныя даты. 2003 год з'яўляецца знакавым для супрацоўнікаў Літаратурнага музея М. Багдановіча, ды і для кожнага беларуса. У далёкім 1913 годзе ў Вільні ў друкарні Марціна Кухты ўбачыў свет адзіны прыжыццёвы зборнік вершаў "Вянок" Максіма Багдановіча. Сёлета спаўняецца 90 гадоў з той знамянальнай падзеі.

У Літаратурным музеі М. Багдановіча на сённяшні момант захоўваюцца чатыры экзэмпляры "Вянка", кожны з іх унікальны. Тры зборнікі вершаў маюць аўтографы Максіма Багдановіча і былі падараваны паэтам сваякам. Чацвёрты "Вянок" належаў Уладзіміру Дубоўку, быў падараваны ім літаратуразнаўцу Д. Бугаёву, які і перадаў кнігу ў музей М. Багдановіча. У наступных артыкулах мы больш падрабязна раскажам пра зборнікі, што захоўваюцца ў нашым музеі і іншых установах.

Вядома, што было надрукавана 2000 экзэмпляраў кнігі, таму навуковых супрацоўнікаў музея М. Багдановіча цікавіць пытанне, колькі зборнікаў захавалася да нашага часу.

Мы звяртаемся да ўладальнікаў гэтага рарытэтнага выдання — адгукніцеся, раскажыце гісторыю з'яўлення гэтай кнігі ў вас, звязаныя з ёю легенды. Ці не задумваліся вы над пытаннем перадачы "Вянка" ў Літаратурны музей М. Багдановіча дзеля надзейнага захавання для будучых пакаленняў?

Мы будзем вельмі ўдзячныя за любую інфармацыю па гэтым пытанні. Але, калі ласка, будзьце ўважлівыя, у 1981 годзе зборнік "Вянок" быў факсімільна перавыдадзены. Супрацоўнікаў музея цікавяць менавіта кнігі 1913 года выдання. З усімі пошукамі і знаходкамі мы абавязкова пазнаёмім вас, паважаныя чытачы.

Н. ГАРЭЛІК
галoўны захавальнік фондаў

І. МЫШКАВЕЦ
вучоны сакратар

ЛІМ-ЧАСАПІС

У СУСВЕТНЫМ КАНТЭКСЦЕ

8-9 кастрычніка г.г. на філалагічным факультэце БДУ прайшла VI Міжнародная навуковая канферэнцыя "Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай".

Праграма пленарнага пасяджэння, якое вёў старшыня аргкамітэта, загадчык кафедры славянскіх літаратур, доктар філалагічных навук, прафесар Іван Чарота, уключала даклады прафесараў Валянціны Нарыўскай (Украіна), Арнольда Макміліна (Вялікабрытанія) і Вячаслава Рагойшы (Беларусь).

Затым на працягу двух дзён працавалі секцыі: "Беларуская літаратура ў кантэксце славянскіх" (сустаршыні — прафесар Л. Сінкова і дацэнт М.В. Хаўстовіч), "Руская літаратура ў кантэксце сусветнай" (сустаршыні — прафесар С. Ганчарова-Грабоўская і прафесар М. Мішчанчук), "Славянскія літаратуры і культуры на парозе XXI стагоддзя" (сустаршыні — прафесар І.А. Чарота і дацэнт В. Халіпаў), "Міжлітаратурныя кантакты: гісторыя і сучаснасць" (сустаршыні — прафесар В. Рагойша і прафесар І. Шаблюўская), "Славянскае літаратуразнаўства і культура-

логія" (сустаршыні — прафесар Т. Шамякіна і прафесар І. Скарапанава).

Пераважная большасць дакладаў засноўвалася на беларускім матэрыяле і прысвячалася асэнсаванню аічыннай літаратуры ў сусветным кантэксце. Натуральна, што асноўная ўвага надавалася ўзаемадзеянню ўнутры славянскай супольнасці, якая цяпер перажывае не лепшыя часы. Аднак ужо сам гэты навуковы форум засведчыў, што як прыгожае пісьменства беларусаў і ўсіх славян, роўна так і гэтага профілю даследаванні маюць значныя перспектывы.

Ёсць усе падставы сцвярджаць, што статус канферэнцыі як міжнароднай пацвердзіўся і складам удзельнікаў, і зместам прадстаўленых на абмеркаванні навуковых ідэй.

А наступны, сёмы, раз грунтоўнае абмеркаванне ролі і месца славянскіх літаратур у сусветным кантэксце плануецца на 2005 год.

У.І.

СУСТРЭЧА Ў ЛІНГВІСТЫЧНЫМ

Вядучы рэдактар выдавецтва "Мастацкая літаратура", паэт Уладзімір Мазго — часты і жаданы госць у школах і вышэйшых навучальных установах беларускай сталіцы.

На гэты раз па запрашэнні кафедры беларускай мовы і літаратуры пісьменнік сустрэўся са студэнтамі Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта. Загадчык кафедры, вядомы літаратуразнаўца Пятро Васючэнка і выкладчык ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук Алена Таболіч, прадстаўляючы госця, далі высокую ацэнку яго творчасці. Студэнты прачыталі вершы паэта, перакладзеныя на англійскую мову.

Вялікую ўвагу прысутных выклікалі вершы, песні, гумарыстычныя творы ў выкананні самога аўтара. Уладзімір Мазго расказаў аб новых кнігах выдавецтва, адказаў на шматлікія пытанні моладзі. А тым студэнтам, якія займаюцца літаратурнай творчасцю, паэт параіў наведваць "Літквартал" пры рэдакцыі штоднёвіка "Літаратура і мастацтва".

ПРЭМ'ЕРА Ў БРЭСЦЕ

У Брэсцкім абласным драматычным тэатры адбылася прэм'ера спектакля "Дзядзька Ваня" А. Чэхава. Яго паставіў вядомы літоўскі акцёр і рэжысёр, кіраўнік віленскага Маладзёжнага тэатра Альгірдас Лаценас, які прапанаваў сваю, сучасную і арыгінальную трактоўку рускай класікі. Галоўную ролю ён даверыў пяцідзесяцігадоваму акцёру тэатра Міхаілу Мятліцкаму.

Ю.П.



НАЦЫЯНАЛЬНЫ МАСТАЦКІ МУЗЕЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

10 кастрычніка ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь (вул. Леніна, 20) адкрылася выстаўка твораў народнага мастака Беларусі Гаўрылы ВАШЧАНКІ.

На выстаўцы экспануюцца каля 100 твораў жывапісу і графікі (акварэль), якія створаны вядомым майстрам беларускага выяўленчага мастацтва на працягу апошняга дзесяцігоддзя.

У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі 9 кастрычніка ўрачыста адкрылася тэматычная кніжная выстава "Лепшыя кнігі Беларусі-2003" па выніках 43-га Рэспубліканскага конкурсу "Мастацтва кнігі-2003". Яна працягне сваю работу да 30 кастрычніка. Мэта выставы — паказаць шырокаму колу чытачоў лепшыя выданні Беларусі, якія ўбачылі свет у мінулым годзе. Прадстаўлены больш як 200 выданняў дзяржаўных і недзяржаўных беларускіх выдавецтваў, якія прымалі ўдзел у конкурсе.

Да адкрыцця выставы было прымеркавана яшчэ адно свята — прэзентацыя кніг-лаўрэатаў 43-га Рэспубліканскага конкурсу "Мастацтва кнігі-2003". Былі прадэманстраваны кнігі — пераможцы конкурсу, якія атрымалі дыпламы I ступені "Лепшае выданне года". Гэта выпушчаныя выдавецтвамі: "Кавалер паблішэрс" — "Гамлет", "Харвест" — "Всемирная история" ў 4 т., "Арт-дызайн" — "Арт-дызайн студыя — каталог" (аўтары У. Цэслер і С. Войчанка). Адначасова праходзіла таксама постэр-выстаўка рэкламна-інфармацыйных матэрыялаў выдавецтваў — удзельнікаў штогадовага конкурсу. Прэзентацыю распачаў дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі Р. Ма-



МАСТАЦТВА КНІГІ



тульскі. Ён, у прыватнасці, сказаў: "Правядзенне конкурсу ўжо стала добраю традыцыяй. Вялікі дзякуй Міністэрству інфармацыі за дадзеную нам магчымасць атрымаць доступ да ўсіх кніг. Сёлета ў конкурсе была рэкордная колькасць удзельнікаў. Наша бібліятэка ўжо заклікала шэраг выданняў, нахонт якіх гаварылася, што іх не хапае. Цяпер яны ў нас ёсць, у бібліятэцы ёсць што пачытаць". Начальнік Упраўлення па кнігавыдавецкай рабоце Міністэрства інфармацыі РБ М. Станкевіч адзначыў: "Летась выйшла каля 8 тысяч найменняў кніг. На конкурс было прадстаўлена 259 найменняў, з іх 47 назваў кніг атрымалі дыпламы, а тры кнігі былі ўганараваны як лепшыя кніжкі года. Конкурс паказвае, што наша беларуская кніжка няўхільна паляпшаецца.

Сёлетні кніжны кірмаш у Германіі, у Франкфурце, паказвае, што нашай кнігай цікавяцца і ў далёкім замежжы.

Прэзідэнт Беларускага саюза дызайнераў Д. Сурскі, які ўзначальвае выдавецтва "Арт-дызайн" і ўваходзіць у склад журы конкурсу, заўважыў: "Выдадзеная нам кніжка ў нашай краіне з'яўляецца рарытэтам". А. Гнядая, намеснік дырэктара выдавецтва "Кавалер паблішэрс", сказала: "Я хацела б падзякаваць у першую чаргу мастаку П. Татарнікаву, лаўрэату і прызёру некалькіх міжнародных конкурсаў, які ілюстраваў нашу кнігу-дыпламантку". Па заканчэнні прэзентацыі прайшла экскурсія наведвальнікаў па выстаўцы.

С. ЯВАР
Фота К. ДРОБАВА



ЗАХАРАВА, 19



РЭДАКЦЫЙНА-ВЫДАВЕЦКАЯ ЎСТАНОВА «ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА»

прымае да разгляду:

выдавецкія праекты самай шырокай тэматыкі;
выканае ўвесь спектр рэдакцыйна-выдавецкіх паслуг (ад рэдагавання рукапісу да выдання і распаўсюджвання кніжнай прадукцыі);
арганізуе рэкламу і прэзентацыю выданняў.

Вул. Захарова, 19, тэл.: 284-85-25.

Выдавецкая ліцэнзія — ЛВ № 570 ад 23 кастрычніка 2002 года, выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Пішыце на адрас: 220005, Мінск, вул. Захарова, 19, рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Літаратура і мастацтва"; EMAIL: gazeta_lim@tut.by.

літаратурны



9 кастрычніка "Літаратурны квартал" абмяркоўваў вершы Рагнеда Малахоўскага, творчасць якога выклікае цікавасць ва ўсіх сяброў суполкі. Сведчаннем таму — дыскусія, што зацягнулася даўжэй звычайнага. Рагнеду давалося выслушаць шмат заўваг, але ўсе выступы сышліся на тым, што аўтар — таленавіты, хібы яго творчасці — гэта "хваробы росту".

У дыскусіі бралі ўдзел Ігар Клепікаў, Андрэй Ключнікаў, Таццяна Барысюк, Аксана Спрычан, Зміцер Арцюх, Наталля Капа, Віктар Іваноў, Наталля Кучмель, Сяргей Здаранкоў, Мікола Кандратаў, Алесь Каляда, Віка Трэнас, Янка Лайкоў, Наталля Бурдзейка, Юлія Новік, Валянціна Гарністава, Марыя Шамякіна, Яўген Рамяніца, Зміцер Кармазін а таксама выдавец часопіса "Куфэрак Віленшчыны" Міхась Казлоўскі.

Наступны раз сябры суполкі маладых творцаў будуць разважаць над паэзіяй Ігара Клепікава.

Пасяджэнні "Літквартала" адбываюцца кожны чацвер у 18 гадзін у памяшканні рэдакцыі штотыднёвіка "Літаратура і мастацтва".

Тэлефон для даведак:
284-79-65.

ДА 110-ГОДДЗЯ ПАЎЛІНЫ МЯДЗЁЛКІ

Споўнілася 110 гадоў з дня нараджэння Паўліны Мядзёлкі, грамадскай дзяячкі, педагога, заслужанай дзяячкі культуры БССР. З нагоды юбілею напрыканцы верасня ў Доме Купалы адбылася імпрэза.

Распаў мерапрыемства дырэктар музея Сяргей Вечар, які прадставіў удзельніцаў і гасцей імпрэзы, акрэсліў значнасць юбілею Паўліны Мядзёлкі для музея Янкі Купалы.

У Дзяржаўным музеі-архіве г. Мінска знаходзяцца надзвычай цікавыя матэрыялы, якія распавядаюць пра малавядомыя моманты жыцця і дзейнасці Паўліны Мядзёлкі, пра гэта распавядала дырэктар музея-архіва Ганна Запартыка. Пра асабістыя стасункі з Паўлінай Мядзёлкай распавёў паэт Сяргей Панізінік. Цёплымі ўспамінамі падзяліліся сваёй Паўліны Мядзёлкі —



Лідзія Ламінава, Аліса і Андрэй Плісанавы. Андрэй Міхайлавіч выканаў некалькі сваіх песень з альбому "Блюз у канцы тунеля".

Вядучая мерапрыемства Яўгенія Барскова распавяла пра складанае, поўнае надзей, перажыванняў жыццё Паўліны Мядзёлкі, пра адносіны паміж Паўлінкай і гением нашай літаратуры Янкам Купалам. Паводле ўспамінаў П. Мядзёлкі можна меркаваць, што паміж імі было каханне. Для Купалы, магчыма, пакутнае, таму што Паўліна Вікенцьеўна аддала перавагу іншаму. Ад гэтага каханне нарадзілася цудоўная вершы, поўныя сапраўднага пацукца. Вершы "Быў гэта толькі сон...", "Тваёй даўгажданнай", "Сыду...", "Вечар", "Увесь да дна...", "На вуліцы", "Таварыш мой", "Нашто?", "А яна...", "Пахаванне", "Ночцы" складаюць своеасаблівы цыкл, прысвечаны Паўліне Мядзёлцы. Пранікнёныя светлыя вершы працягала народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.

Аляксандра Гаеўская, дачка Рамуальда Гаеўскага, які з 1935 г. па 1937 г. быў дырэктарам Беларускага дзяржаўнага тэатра, успамінала пра пастаноўкі купалаўскай п'есы "Паўлінка" ў розныя часы на сцэне як прафесійных тэатраў, так і самадзейных калектываў.

Артыстка Купалаўскага тэатра Галіна Бальчэўская асабіста ведала Мядзёлку. Яна распавяла пра цёплыя, прыязныя адносіны паміж імі.

Нельга ўявіць сабе існаванне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Я. Купалы без "Паўлінкі". Пачынаючы з 1944 г. і да сённяшняга дня гэты спектакль не сыходзіць з рэпертуарнай афішы тэатра. Купалаўская "Паўлінка" — гэта неад'емная частка нацыянальнай культурнай скарбніцы.

З 1965 года ролю Паўлінкі выконвала Ала Доўгая, укладваючы ў ролю ўсю сваю душу і майстэрства. Артыстка падаравала музею сцэнічны касцюм, у якім на працягу 17 гадоў іграла ролю Паўлінкі.

У Купалаўскім тэатры змянілася ўжо многа пакаленняў Паўлінак. Зараз гэтую ролю выконвае маладая, таленавітая артыстка Юлія Шпілеўская. Разам з ёй у пары выступае ў ролі Адольфа Быкоўскага надзвычай цікавы артыст Алег Гарбуз. Кожны іх спектакль — падзея, сапраўдны падарунак глядачам. Прывітанні імпрэзы ўбачылі ўрываек з неўміручай Купалавай п'есы ў іх выкананні.

Студэнтка БДПУ імя Танка Юлія Барай, якая займаецца ў фальклорным гуртку Маргарыты Яфімавай, створаным пры БДУ, выканала ўрываек з п'есы "Паўлінка".

Да мерапрыемства была прымеркавана выстаўка "Паўліна, Паўлінка, Журавінка...", у якой прадстаўлены экспанаты з фондаў музея Янкі Купалы і матэрыялы з асабістага архіва Сяргея Панізініка.

Дзіяна КАВАЛЕВІЧ,
старшы навуковы супрацоўнік музея Янкі Купалы

Знаёмячыся з кнігамі для дзяцей, што пабачылі сёлета свет у выдавецтве "Мастацкая літаратура", з прыемнасцю зазначаеш, што яно своечасова дае зялёную дарогу ўсяму лепшаму, што пішацца для маленькіх чытачоў. Не стала выключэннем кніга Уладзіміра Марука "Чыж вярнуўся з-за мяжы", якой сам аўтар даў такое жанравае вызначэнне: "вершаванае падарожжа". Я б усё ж у дачыненні да гэтага сказаў бы крыху інакш. "Чыж вярнуўся з-за мяжы", несумненна, падпадае пад вызначэнне аповесць у вершах. А адрасаваная яна ў першую чаргу дзецям малодшага школьнага ўзросту, хоць, безумоўна, з цікавасцю пазнаёмяцца з ёй і дашкольнікі, не кажучы ўжо аб тым, што і дарослым не лішне перагарнуць старонкі гэтага унікальнага твора, адчуўшы радасць ад судакранання з забытым ужо імі светам маленства, і пашкадаваўшы аб тым, што ў той час, калі яны самі былі маленькімі, нічога падобнага не пісалася і не выдавалася.

Сапраўды, калі тое было, каб звычайны Чыж, які жыве ў нашым слаўным горадзе Нясвіжы, дзякуючы аўтарскай задуме і надзіва багатай творчай фантазіі, асмеліўся абляцець ледзь не ўвесь зямны шар, зрабіўшы па сутнасці кругасветнае падарожжа, напоўненае дзіўнымі, нечаканымі прыгодамі, але перад усім і пазнаннем

жа?! Калі ж нешта задумана, дык абавязкова здзейсніцца. Тым больш, што Чыж ніколі слоў на вецер не кідаў, таму адразу і сабраўся ў няблізкую дарогу.

З гэтага моманту ў кнізе і пачынае разгортвацца клубок дзіўных прыгод, да якіх Чыж і далучаецца ў розных кутках планеты, бо падарожнічаць яму настолькі спа-

звычайнай атавай, і калі падумаў, што Штраус — гэта птушка страус.

Відавочна, што падобныя памылкі героя кнігі сямую-таму і з чытачоў стануць добрым напамінкам, наколькі трэба старанна вучыцца, каб не ўсміхаліся з твайго няведання таго, што для чалавека дасведчанага ніколі не з'яўляецца сакрэтам. І гэта сведчыць на карысць таму, што У. Марук, пішучы дасціпна і займальна, адначасова паспяхова вырашае і педагогічную задачу.

Увогуле, Чыж, у пэўнай меры, звычайны хлапчук, які хоча змат даведацца новага і разам з тым можа паводзіць сябе не адэкватна таму, што адпавядае строгім нормам паводзін. Невыпадкова пра яго ў кнізе гаворыцца, што ён — "хлопец зухаваты". А хіба можа такі "хлопец" не быць сучасным? Вядома ж, не! Таму і дазваляе аўтар яму размаўляць так, як размаўляюць часам сённяшня дзеці. Праўда, мусіць, зрабіць невялікую агаворку. Гэта адбылося пасля та-

ЧЫЖ, ЯКІ ЛЯТАЎ У ПАРЫЖ

для яго (а, значыць, і для малечы) шмат чаго невядомага, а па гэтай прычыне, ды і з-за сваёй адметнасці, арыгінальнага.

Менавіта на падобнае герой У. Марука і здатны, бо ён з тых вандроўнікаў, якія, калі штосьці задумалі, ні перад чым не спыняюцца, а, спазнаючы нешта значнае самі, хочучы, каб і іншыя далучыліся да гэтай непаўторнасці, убіраючы яе ў сябе ва ўсёй напоўненасці.

Безумоўна, такая значнасць пісьменніцкай задумы патрабавала ад аўтара дасканалай сюжэтнай пабудовы гэтага "вершаванага падарожжа" і У. Марук, трэба адразу адзначыць, паспяхова справіўся з такой задачай, паяднаўшы ў адно цэлае самыя розныя эпізоды.

Я невыпадкова сказаў, што "Чыж вярнуўся з-за мяжы" — свайго роду аповесць у вершах. У кнізе ёсць шэраг элементаў, што дазваляюць меркаваць на карысць падобнага сцвярджэння, і пераконваюць, як у творы паступова набірае размах дзеянне, разгортваючыся ў прасторы і часе, дасягаючы сваёй кульмінацыі і, адпаведна, развязкі. А як бы скампануюваўся ўсе гэтыя элементы своеасабліва пралог, што называецца "З усяго свету — у кніжку гэту":

*Падарожнічаць па свеце
Любяць змалку нашы дзеці.
Хочуць выведаць яны,
Дзе вячэраюць сланы,
Дзе начуюць кракадзілы,
Марабу,
Дзікі,
Гарылы,
Дзе жывуць маржы
І барсы...
Прачытайце кніжку гэту
Пра Зямлю —
Сваю планету.*

Пасля гэтага ўступу, канечне ж, пачынаецца знаёмства з галоўным героем кнігі, які, неяк гартаючы газету, прачытаў, што "няма на белым свеце месца лепей, чым Парыж", ну, а паколькі Чыж быў "хлопец зухаваты, спрытны, удалы не ляны", ён і загарэўся жаданнем пабачыць Парыж, бо "заўсёды меўся абляцець наш белы свет". А каб свет паглядзець, ці не лепей пачаць гэтае са знаёмства з Пары-

жабаў. Еўропай — таксама. І ў Афрыцы ён пабываў. І ў Амерыку завітаў.

Хацеў і ў Антарктыду трапіць, але абмежаваўся толькі аблётам яе, бо, як прызнаўся, "холад мне і так абрыдзеў". Дый ведаў Чыж, што, апроч снегу і пінгвінаў, наўрад ці што ўбачыш. Аднак Антарктыда яго ўсё ж цікавіла. Нават верш "Пінгвін і карціна" пра яе склаў:

*У святочны дзень
Пінгвіну
Падарыў сусед карціну.
Разабраў пінгвіна смех:
Бо навокал толькі снег,
І няма куды
Пінгвіну
Вешаць гэтую карціну.*

Паўсюдна, дзе яму давялося пабываць, Чыж для сябе штосьці адкрыў, нешта знайшоў, шмат у чым пашырыў уласны круггляд, а часам, надаралася, што і ў камічныя сітуацыі трапляў. А пачалося ўсё з Парыжа, дзе пазнаёміўся ён з мясцовым гракам, а той яму згадаў пра Сэну. Здзівіўся Чыж, пра якое яшчэ сена можа ісці гаворка?!

*"Сена?
Што?
Няўжо на даху?.." —
Запытаўся наш зямляк.
Грак смяяўся шчыра й доўга
І дзівіўся з дружбака:
"Рэкі ёсць
Дняпро і Волга...
Сена —
Гэткая ж рака".*

Ды Чыж, як кажучы, не шыты лыкам. Ён не толькі выдатны падарожнік. І не толькі вершы ўмеє пісаць, а да ўсяго, калі трэба, з любой сітуацыі годна выйдзе:

*"Ну й прыдумалі французы —
Наша сена ў іхняй лужы..." —
Перавёў на жарты Чыж...*

У няёмкую сітуацыю Чыж, аднак, трапіў не толькі гэтым разам. Нешта падобнае назіралася і тады, калі ён горад Атаву пераблытаў са



го, як яго герой прысутнічаў у Іспаніі на карыдзе:

*Чыж сказаў:
"Ну, я балдзю,
Страшна, блін,
Не маю слоў..."
(Прабачайце, наша тэле
Не такія словы меле,
Ну а Чыж,
Ён ля экрана
Шмат сядзеў —
І позна, й рана.)*

Не трэба баяцца ў творах для дзяцей падобных, як каму-небудзь са строгіх педагогаў можа падацца, вольнасцяў. Гэта — само жыццё, а ад жыцця нікуды не дзенешся. І асучасніванне галоўнага героя ідзе толькі на карысць. Хлопчыкі і дзяўчынкі адразу пераконваюцца, што ён (прабачце, вольнасць дапускаю і я), свой у дошку, а таму яго яшчэ лепш палюбаць, а адначасова яшчэ з большай цікавасцю знаёмяцца з кнігамі.

Яна ж — і як бы маленькая энцыклапедыя.

ЧАРАЎНІК З НАШАГА ДЗЯЦІНСТВА

Адкрывае для сябе незнаёмы свет — адкрываюць яго і маленькія чытачы, а адбываецца гэта дзякуючы таму, што ў сюжэтную канву "вершаванага падарожжа" хораша ўплятаюцца асобныя вершы, якія знаёмыя з жывёльнымі ці раслінным светам розных куткоў Зямлі. А якая тут шырокая тэматыка, добра відаць ужо з назваў твораў: "Бегемот і мед", "Удод і самалёт", "Скунс і кроп", "Мурашкаед і балет", "Ягуар і буквар", "Паўлін і мандарыны", "Кажан і качан" — пералік можна доўжыць.

Няцяжка заўважыць, што У. Марук, як правіла, ужо назвы твораў рыфмуе, што, безумоўна, яшчэ больш прыцягвае да іх увагу. Дый асобныя персанажы, як той жа Чыж, трапляюць у сітуацыі, з якімі неаднойчы даводзіцца сутыкацца і самім дзецям. І тут таксама не абыходзіцца без гумару. Лёгкага, дасціпнага, а ў асобных выпадках і як бы нападрос. Як у вершы "Слон і малпы":

Дзвесце малпаў
Як адна
Закахаліся ў
Слана.
Гэты слон
Такі рахманы,
Раздае за так
Бананы,
Падвязе,
Як хто папросіць,
І на хобаце
Паносіць...
Адным словам —
Добры слон.
Аднаго не ведаў
Ён,
Што пачнецца вайна:
Дзвесце малпаў
Як адна
Будуць біцца
З-за слана.

Аднак, дзе б ні знаходзіўся Чыж, куды б ні трапляў ён, абавязкова памятаў аб сваім родным краі. І не толькі памятаў, але і любіў часта напяваць сваю няхітрую песенку, у якой запэўніваў, што абавязкова вернецца назад: "Мой любімы // Родны край, // Ненадоўга я // Чакай!..." А вярнуўшыся дамоў, упэўніўся, што лепшай зямлі, чым Беларусь, на свеце не знайсці. Аб гэтым часта любіў расказваць за бяседным сталом у коле сяброў, нязменна паўтараючы ім:

"Ёсць на свеце прыгажосць.
Але там ты —
Толькі госць.
Дома хто ты?
Гаспадар!
Даглядаеш свой абшар,
Беражэш яго
Як трэба:
Кусцік свой,
Кавалак неба...
Шмат лятаў я,
Менш прайшоў —
Лепш, чым дома,
Не знайшоў!"

Адна з галоўных вартасцяў кнігі і заключаецца ў тым, што У. Марук, знаёмы дзядзек з рознымі краінамі і кантынентамі, расказваючы пра іх адметнасці і насельнікаў, прывівае хлопчыкам і дзяўчынкам і любоў да сваёй роднай зямлі, пераконваючы, што яе трэба заўсёды шанаваць. І робіцца гэта, як няцяжка заўважыць, без гучных запэўніванняў, без публіцыстычных заклікаў, без настойлівых перакананняў, а нязмушана, непрыкметна. Так, як і павінна быць. Ва ўскім разе ў таленавітай кнізе таленавітага аўтара.

А кніга "Чыж вярнуўся з-за мяжы" такой і з'яўляецца. А яшчэ яна цудоўна аформлена мастаком Раманам Суставым, таму сумнення няма, што дзеці ў наш час дзфіцыту высокамастацкай літаратуры для іх атрымалі добры падарунак.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

З Уладзімірам Мацвеенкам я сустрэлася ў восеньскі шэры дзень у сумным паўпустым пакоі. Насрой быў дрэнны, нічым не хацелася займацца. Але ў дзверы ўвайшоў невысокі сівы чалавек, сеў на супраць мяне. Размова пачалася: ён ўгадаў казкі, загадкі, скорагаворкі. І я адразу перанеслася ў цёплы свет дзяцінства. І вось пакой ужо не здаецца такім шэрым, за вокнамі пасвятлела, а чалавек на супраць мяне нагадвае сапраўднага чараўніка.

— Добры дзень, Уладзімір Іванавіч.

— Дзень добры, — адказвае чараўнік і ўсміхаецца, бачачы з якой тугой я гляджу ў вакно на шэрае, хмурнае неба. Трэба, каб у кожнага чалавека было сонейка ўнутры, каб яно свяціла і яму, і акаляючым людзям, тады чалавек не будзе звяртаць увагу на надвор'е, і кожны дзень будзе сапраўды добрым і радасным.

— Мяне вельмі зацікавіла ваша кніга "Сябрынка". Прачытаўшы яе, захацелася самой прыдумаць казку або рыфмаванку, каб потым падзяліцца ёю з сябрамі. Цікава, як да вас прыйшла ідэя стварыць такую кнігу, такі своеасаблівы падручнік для маленькіх паэтаў? — Я задала пытанне і ўсміхнулася, гледзячы на гэтага 75-гадовага чалавека, такога аптымістычнага і з такой маладой душой.

— А ўсё пачалося з таго, што я, чытаючы дзіцячую літаратуру, календары, часопісы, натрапляў на тое, што чалавек піша, скажам, метаграму, але называе яе шарадай. А памылкі такія дапускае таму, што сам не ведае як назваць свой твор. Аўтар, магчыма, сам яшчэ малы, таму і піша няправільна. Адкуль жа ўзяць гэтыя веды? І я падумаў, што калі напішу і растлумачу, што да чаго, з чаго пачынаць загадку, як яе зарыфмаваць, то маленькаму чытачу будзе лягчэй, і ён з яшчэ большай ахвотай будзе прыдумляць свае дзіцячыя творы.

— Загадкі, хоць і цікавыя, але здаюцца такімі маленькімі і простымі. Няўжо іх так складана напісаць?

— Мяркуй сама. Існуюць не толькі проста загадкі, але і загадкі-рыфмаванкі, загадкі-задачкі, амонімы, шарады і гэта далёка не ўвесь спіс. Вось напрыклад:

Загадка-жарт

Адно вока,
Адно вуха,
Адзін рог,
Што гэта
За насарог?

Гэта Карова выглядае з-за вугла.

А вось:

Загадка-рыфмаванка

Над палямі,
Над лугамі...
Памахае нам крыламі
Белы сімвал
Беларусі,
Як жа ён завецца?

— Бусел. — адказваю я.

— Малайчына! Зараз бачыш — усе загадкі розныя і да кожнай трэба знайсці свой асаблівы падыход.

— А ці ёсць якія-небудзь агульныя правілы для напісання ўсіх загадак?

— Самае галоўнае, каб загадка мела толькі адну адгадку. Таму, калі ў дзіцячым садку маленькі жэўжык прыдумаў яшчэ адну адгадку да маёй загадкі, я адразу гэты твор зняў, бо загадка павінна быць адназначнай.

— Няўжо ўсе вашыя загадкі такія адназначныя? А як жа з каровай,

якая выглядае з-за вугла? Гэта ж можа быць і каза?

— Справа ў тым, што гэта адна з маіх любімых загадак, і таму я не змог яе зняць. Прызнаюся, яна не адназначная і мае нават не дзве, і не тры адгадкі. Але такая "любіміца" ў мяне толькі адна.

— "Азбука ў загадках", "Сорак скорагаворак", "Сябрынка"... Гэта далёка не ўсе вашыя кнігі. Я разумю, усе яны розныя: адны для самых маленькіх, другія для старэйшых дзяцей, а трэція зацікавяць і

пусцілі яе? Чаму не адрэагавалі на такую незвычайную кнігу?

— Няпроста лёс у маёй кніжачкі. На пачатку яна павінна была выходзіць у выдавецтве "Народная асвета", але выйшла ў "Вожыку". Можна, таму кніжка і прайшла незаўважанай крытыкамі. Але хочацца падзякаваць Алесю Марціновічу, які ўсё ж такі падтрымаў мяне і сказаў пра мой твор колькі добрых слоў.

— Уладзімір Іванавіч, у нас ёсць нямала паэтаў, якія пішуць і для дарослых і для дзяцей. Але выключна



школьнікаў. Але якая кніга для вас самая дарагая? Напісанне якой запамнілася больш за ўсё?

— Напачатку выйшла кніжка "Загадкі зайкі-загадайки". А потым у мяне ўзнікла жаданне стварыць новы твор, але не хацелася проста пісаць загадкі. Таму я вырашыў падняць планку вышэй і пачаў пісаць "Азбуку ў загадках", робячы так, каб кожная загадка пачыналася і заканчвалася пэўнай літарай алфавіта. Калі ішлі літары А, Б, В, Г усё было добра, але сустрэліся і такія "непаслухмяны", як Ў, Ы, Э, Ъ... А трэба ж, каб загадка пачыналася і заканчвалася менавіта гэтай літарай. Праца спынілася. Але праз тыдзень-другі да мяне прыйшла такая думка: а што, калі мяккі знак не пісаць сімвалам, а напісаць словам МЯККІ ЗНАК. Напісаў, зарыфмаваў і вось што атрымалася:

Мяккі знак
Сярод літар стаяў,
Мяккі знак
Перад сном пазыхаў...
Ды раптам — бом! —
Зваліўся глянк
І трапіў ён
На мяккі знак.
Пабіўся —
Не разбіўся
І ўголас
Пахваліўся:
— Пашанцавала
Мне аднак,
Што я
Упаў на м....

Сышло на мяне такое азэрэнне і потым стала лягчэй пісаць і на літары Ы, Ў... Напэўна, гэтая кніжачка і ёсць мая самая любімая, таму што ніколі раней я не сустракаў, каб на літару мяккі знак была загадка. І я лічу, што гэта мой маленькі ўнёсак у моўную скарбончку дзіцячай літаратуры.

— Ваша кніга выйшла дастаткова даўно, але чаму ж крытыкі пра-

для дзяцей, мне здаецца, пішаце толькі вы. Чаму вы абралі для сябе менавіта гэты накірунак?

Я хаджу ў дзіцячыя садкі, школы, дзе чытаю дзецям свае творы. Якое задавальненне бачыць добрыя дзіцячыя ўсмешкі, бачыць у чыстых вялікіх вачах зацікаўленасць тваёй творчасцю. А якая ўзнагарода для мяне, калі я бачу ў дзіцяці імкненне да кнігі і ведаў, жаданне самому рабіць нешта цікавае. Дзеці — чыстыя і пяшчотныя стварэнні, таму сваімі творамі мне хочацца захаваць у іх гэту дабрыву, хочацца паказаць ім жыццё, якое акружае іх, з лепшага боку.

— Як вас цікава слухаць. Колькі ўсяго новага і незвычайнага могуць сказаць вашыя кнігі. А што будзе далей, ці ёсць у вас якія-небудзь новыя задумкі? Чым вы яшчэ парадуете юных чытачоў?

— Ёсць і нямала. Па-першае, у выдавецтве ляжыць мая новая кніга "Дабранач". Яна ўключае ў сябе вершы, калыханкі, скорагаворкі і лічылікі, падабраныя такім чынам, каб яны былі цікавыя не толькі дзецям, але і дарослым, якія чытаюць іх для сваіх дзетак.

Па-другое, у мяне ёсць план скласці азбуку, у якой на кожную літару прыводзілася б не толькі загадка, але і верш, і скорагаворка. Ну, а па-трэцяе, у мяне ёсць запаветнае жаданне: часцей сустракацца са сваімі чытачамі. Каб вучыць іх нечому новаму, каб адчуваць, што мая праца патрэбна і прыносіць карысць.

— Вялікі дзякуй, Уладзімір Іванавіч, за цікавую размову. Хочацца вам пажадаць, каб усе вашыя планы здзейсніліся і, канечне, каб ваша запаветнае жаданне збылося. Бо, хто ж навучыць маленькіх дзетак дабру, хто ўвядзе іх у свет творчасці, як беларускія пісьменнікі, адзін з якіх — вы?

Вольга ЛЕШЧАНКА,
вучаніца 11 класа тэхналагічнай
гімназіі № 13
г. Мінск

«...А Ё НАС НА АРШАНШЧЫНЕ»

Галоўны герой рамана "Патоп" польскага пісьменніка Генрыха Сянкевіча аршанскі харунжы Андрэй Кмітцы ў сваіх размовах часта згадвае фразу: "...а ў нас на Аршаншчыне". З віцебскай Оршай звязаны многія літаратурныя персанажы. У горадзе і ваколіцах адбывалася шмат падзей, якія і сёння, праз дзесяцігоддзі і стагоддзі, бударажаць людскую памяць, прымушаюць працаваць уяўленню. Таму, відаць, і невыпадковым сталася выданне эксперыментальнага навучальнага дапаможніка "Оршазнаўства".

Аўтар не заўсёды тыповага для беларускіх школ выдання — настаўнік географіі СШ № 18 горада Орша Віктара Васільевіч Жукоўскі. Ён і патлумачвае, што за курс такі выкладае вось ужо трэці год, чаму прысвечаны яго індывідуальны праект, які атрымаў падтрымку і ў мясцовым аддзеле адукацыі, і ў калег-прадметнікаў:

— Рэгіянальныя гісторыя, географія — свайго роду складальнікі той працы, што праводзіцца са школьнікамі ў цэлым па вывучэнню географіі, гісторыі. Факты, якія сабраны з жыцця роднага краю, носяць эмацыянальную афарбоўку, садзейнічаюць глыбіні пранікнення ў вывучаемы матэрыял. Оршазнаўства дазваляе зрабіць багацейшымі, шырэйшымі і веды вучняў у галіне літаратуры.

Наколькі шырокае распаўсюджванне атрымала краязнаўства ў школьнай праграме па ўсёй Беларусі? З гэтым пытаннем мы пагрукаліся ў дзверы Рэспубліканскага цэнтра турызму і краязнаўства навучэнцаў і моладзі. Уладзімір Сергіяна, які працуе ў аддзеле краязнаўства, патлумачыў да празрыстасці ясна: справай гэтай, маўляў, займаецца ўся краіна...

— А ў якіх канкрэтна школах выкладаецца горадазнаўства, раёназнаўства?

— Ды ўсюды, — удакладніў Уладзімір Васільевіч. І тут жа паправіў, — Няма такога тэрміну, як горадазнаўства. Ёсць краязнаўства...

Не збіраючыся ўступаць у палеміку, заўважым, што і масквашнаўства, і оршазнаўства, і горадазнаўства — усё гэта было, ёсць, пэўна, і будзе. Яшчэ ў канцы дзевятнацатага стагоддзя ў Расіі выходзілі працы Грэўса, які на другое месца ў справе стварэння гістарычнай памяці пасля археалагічных вышукаў паставіў вывучэнне гарадоў і паселішчаў увогуле. Яшчэ ў 1920-я гады ў школах старажытнага сібірскага горада было ўведзена "Табольсказнаўства...". Справа праўда, — справа марная. І не здолеўшы канкрэтна высветліць у Рэспубліканскім цэнтры турызму і краязнаўства навучэнцаў і моладзі, дзе ўсё ж такі вывучаюць гісторыю свайго горада ці рэгіёна, па парадзе таго ж Уладзіміра Васільевіча вывятляем сітуацыю "на месцах". Дакладней — у аддзеле беларусказнаўства і краязнаўства Віцебскага абласнога цэнтра дзіцячага турызму і экскурсій. Так, аршанскі вопыт увядзення краязнаўства ў школьную праграму хаця і не атрымаў шырокага распаўсюджвання, усё ж далёка не адзінкавы. Спецкурс рэгіянальнай гісторыі, калі можна так выказацца, рэгіянальнай географіі выкладаецца ў СШ № 2 горада Сянно. Аўтар праекта Васіль Бандарэвіч — ён жа і аўтар кнігі "Экскурс да вытокаў Сянно". Пад адной вокладкай — гісторыя горада і раёна. У арсенале школьнага настаўніка — мноства табліц, малюнкаў і іншага дапаможнага краязнаўчага матэрыялу. За кошт гадзін так званага школьнага кампанента выкладаюць краязнаўства і ў СШ № 1 горада Лёзна. Традыцыйна вывучэння гісторыі краю ў рамках праграмы склаліся і ў школах Браслава і Браслаўскага раёна. Магчыма, ёсць і іншыя прыклады. Важна, каб іх і "наверсе" разгледзелі, каб змаглі за агульным прыватнае бачыць.

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

Дар'я ЛОСЕВА



Не прысвячай сябе нікому,
Ніхто не цэнціць.
Як многа слёз,
Як шмат утомы,
Святла і ценяў!

Але — як жыць?
Ісці ў пустыню?
Бо горш з людзьмі,
чым без людзей...

З трывожных думак
сэрца стыне.

Мой судны дзень,
Мой горкі дзень...

Сняцца мне матчыны кросны,
Сніцца мне матчын чайноч.
Мамачка!

Твае вёсны
Выткалі мой радок.
Мамачка!

Твае зімы
Вершаў саткалі кілімы.
Мамачка!

Тваё лета —
Песня паэта.

Казачнаю там птушкай —
Твая дачушка!
Мамачка...

Мяне немагчыма расцерці,
Мяне немагчыма забіць.
Паўстану я нават са смерці
Жыць!

Мне воўк небяспечны
не страшны,
Мне хцівец-двурушнік відзён,
Сябровачка-лісанька мажная,
Што мне сапсавала шмат дзён.
Малюся.

І дзякую лёсу,
Што мне давялося зазнаць
І з гора сапраўдных слёз,
І радасць —
нябёсы дастаць!

А вершы не кормяць, на жаль...
Адкрылася сумная даль...
Навошта мне мова англійская?
Матчына —
над калыскаю.
Матчына —
над старонкаю
Песняў трывожна-звонкаю.

Навошта мне мова англійская,
Чужая, душы няблізкая?
Матчына —
над старонкаю
Рабінаю горкаю...

Бог з вамі, дзяўчаткі,
Бог з вамі!
Застацца хачу я сабой
і з сонечнымі барамі,
і з сонечнаю журбой.

Хачу заставацца заўсёды,
Як поле, як рэчка,
як луг.
Падалей ад тлуму,
ад моды,
Ад звады, што ходзіць наўкруг.

Не трэба дурнога багацця,
Дзе сэрца няма і душы.
Сабою хачу я застацца
І ў шуме людскім,
і ў цішы.

Я свет у думках абышла,
Цябе шукаючы,
мой Дружа.
Я ўратавалася ад зла,
Я з пекла вынесла ўсе ружы!

Каб толькі Ты,
каб Ты адзін
Мог на Зямлі са мною сустрэцца
І ў сцюжу разам абагрэцца,
І ўратавацца між ільдзін.

Мне сніцца позірк мудраца,
Там вочы —
поўныя бяздоння.
Дай, Божа, мне ў імя Жыцця
Знайсіці таго,
хто ў марах сёння!

Добры дзень, мая поўня,
Самы цёплы мой дзень!
Як жураўка я сёння,
Як духмяны прамень.

Сёння сэрцайка бачу,
Як ідзеш ты, куды...
І так светла я плачу,
І цвіту, як сады.

Я Табе не сказала так многа,
Што павінна калісь сказаць!
Запылілася рана дарога,
Пацямнела ад слёз сенажаць.

Я стаю пад адкрытым небам,
Замятае мяне туга.

Маё золата,
маё срэбра,
Весялковая ў небе дуга!
Што з Табою?
Шапні мне ў сэрца!
То маланкі мне шлеш,
то гром.
То вяселькаю сум здаецца,
То — як птушка ўляцела ў дом!

І такая ціша над краем!
Што ў цішы мне Табе сказаць?
Я бясконца Цябе гукаю!
А нябёсы...

Нябёсы маўчаць...

Гучаць чыесьці вершы,
Па радыё гучаць.
Мае ж радкі найлепшыя
Маўчаць.

Не хочучь яны звону
Пра дом, ад слёз чужы.
О, да Твайго б ім дому,
О, да Твае б душы!

Нічога больш не трэба,
Бо Ты — зямля і неба!

Усё цішэй я і цішэй,
Нібы трава, нібыта дрэвы.
Так многа згублена надзей!
Так многа страчана даверу!


Між мітусні, дзе ўсе крычаць
Пра дабрабытак свой даларны,
Ёсць востраў сіні,
дзе адчай —
Князьёўнай гарнай.

Там не заб'е мяне туга,
Рука чужая і пустая.
Над злом усім там ёсць Дуга
Вясёлкі, песняю што стане!

О, Ты! Не зведаў што мой жаль,
Не вызнаў майго гора,
Я ўся цяпер —
нябёсаў даль,
Я ўся цяпер —
як зоры.

Нікому болей не стаптаць
Душы таемнае святліцы.
Нікому болей не дастаць
Маёй сініцы!

А Ты... Не зведаў ты мой жаль,
Сцураўся майго гора, —
Хай не трывожыць мая даль,
Душа мая — як мора!



Жывапіс Нэл ШЧАСТАЙ

БІЛЬЯРД

Кажуць, бильярд — гульня сапраўдных мужчын. Калі так, то я — сапраўдны мужчына, бо не толькі навучыўся гуляць у бильярд з самых юных гадоў, але і пацярпеў ад яго, як сёння кажуць, не слаба.

А зацягнуў мяне і маіх аднакласнікаў у бильярдную справу наш выкладчык вытворчай практыкі — худы, вечна дрэнна паголены, з палаючым позіркам, што гаварыла пра гарачую натуру. Казалі, што ён у вольны ад работы час прападаў ля бильярдных сталаў у Доме афіцэраў і мог выйграць або праіграць шалёныя грошы.

Першы даклад нам пра гэта Юрка Хадора, які, здаецца, ведаў пра ўсё і пра ўсіх. А паколькі практыку мы праходзілі на маленькім металафурнітурным заводзіку, дзе на другім паверсе быў клуб з бильярдным сталом, дзе ўрэшце мы і займаліся, мы неадкладна рашылі правесці інфармацыю.

Пасля занудлівага мармытання выкладчыка пра віды сталі, калі ён аб'явіў перапынак, Юрка Хадора ласкавым галаском папрасіў:

— Васіль Мікалаевіч, пакажыце, як у бильярд іграюць.

Выкладчык спачатку зрабіў строгі выгляд, потым аблізаў сухія губы, і раптам сказаў:

— Пакажу. Толькі ціха. І каб — нікому!

Так пачалася наша бильярдная ліхаманка. Цяпер ні пра якія сталы мы ў час практыкі больш не гаварылі. Дзя-

І раптам у дзверы рэзка і ўладна пастукалі, і зычны голас закрычаў:

— Адкрывайце, міліцыя!

І не чакаючы адказу, пачалі рэзка торгаць дзверы. Нас ахапіла паніка. Пабеглі чамусьці да вокнаў, хоць клуб знаходзіўся на другім паверсе. Але ў вокнах нас ужо чакалі мажнныя дзядзькі ў міліцэйскай форме.

“Браць” нас прыехаў цэлы нарад. А з імі і мардаты Антон з нейкімі двума дзядзькамі ў цывільным. Ніхто не заўважыў, як дзядзька Том з Хадорам залезлі ў вялікую трыбуну, абцягнутую чырвоным кумачом.

Трыбуна была проста перада мной і я бачыў дзядзьку Тома, які рабіў мне таямнічыя знакі і падміргваў.

Нас між тым “шманалі” па поўнай праграме: выварочвалі кішні, абмацвалі, а потым, загадаўшы сашчапіць рукі за спіной, павялі ўніз, у “варанок”. Побач са мной сядзеў пажылы сівы старшыня. Ён паглядзеў на гадзіннік на маёй руцэ і злосна вымавіў:

— Бачыш, гадзіннік, відаць, бацька купіў, а ты па клубках лазіш — і чаго вам не хапае?

Мне было крыўдна да слёз, бо ніякай віны за сабой не адчуваў, адно толькі дакараў, што згадзіўся пайсці на той пракляты бильярд.

У дзяджурным пакоі міліцыі невысокага росту капітан доўга запісваў нашы дадзеныя. Дайшоўшы да майго прозвішча, ён запытаў:

— А гэта не твой бацька ў пазаведамаснай ахове брыгадзірам вартаўнікоў працуе?

Я моўчкі кінуў галавой.

ўразіла яна мяне больш за ўсё, раней праціманя. Яркая гісторыя пра геаграфічны піянерскі атрад, пра мужа і вернага Васька так запала ў душу, што зноў і зноў вяртаўся ў думках да любімых персанажаў. А яшчэ вельмі хацелася хутчэй стаць піянерам, адчуць асалоду сапраўднага калектыву, калі побач надзейныя сябры, калі яднаюць усіх карысныя справы, калі наперадзе ва ўсіх адзіная мэта і адзіная на ўсіх перамога.

Я марыў паехаць у піянерскі лагер, хадзіць на лінейкі, мераць крок пад грукат барабана, спяваць песні ля вогнішча.

І можаце ўявіць маю радасць, калі аднойчы, перад самым заканчэннем навучальнага года, бацька прыйшоў з працы, запытаў:

— Хочаш паехаць на лета ў піянерскі лагер? Дзядзька Раман дастаў пуцёўку Барысу і табе.

Барыс быў мой стрыечны брат, які ўжо заканчваў чацвёрты клас і быў сапраўдным піянерам.

Потым бацька дадаў, падумаўшы:

— Праўда, ты яшчэ маленькі, таму калі баішся, заставайся дома. Можна, табе і ранавата пакуль аднаму з дому.

— Не ранавата! — гораца запырэчыў я. — Не ранавата. Хачу ў лагер!

Доўга потым успамінаў гэтую размову, і заўсёды заліваўся чырванню сорама і шкадавання.

Але па парадку. Наш піянерскі лагер “Ленінец” размяшчаўся на беразе прыгожага возера ля вёскі Казімірава,

Навум ГАЛЬПЯРОВІЧ



што ў пятнаццаці кіламетрах ад Полацка, у былой панскай сядзібе. Двухпавярховы цэнтральны корпус з чырвонай цэглы — будынак школы, вялікі двор з драўлянымі пабудовамі — сталовай, спальнямі... Усё гэта падалося такім цікавым і рамантычным, што сэрца спывала ад радасці, душа поўнілася прадчуваннем цікавых спраў і здзяйсненняў.

Па прыездзе аказалася, што я — самы малы нават для першага атрада, а брат павінен жыць сярод больш старэйшых, і нас, такім чынам, з ім адразу разлучылі.

Мяне з маім фібравым чамаданам з вострымі вугламі прывялі ў вялікі класны пакой на другім паверсе, пераабсталяваным пад спальню, дзе стаяла дваццаць жалезных ложкаў з панцырнымі сеткамі.

Хлопцы былі ўсе незнаёмыя. У асноўным, старэйшыя на год, а то і два. Паколькі, як аказалася, лагер быў для дзяцей сельскіх педагогаў, то з'ехаліся яны з многіх раёнаў, полацкіх амаль не мелася.

Я, поўны жадання, хутчэй завесці сабе сяброў, радасна заўсмехаўся кожнаму.

— Хочаш, фокус пакажу? — падскочыў да мяне ладна збіты каранасты хлопчук, як потым аказалася, сын начальніка Дрысенскай міліцыі Валодзя Крук.

— Які фокус? Давай лепш у цікавую гульню згуляем! — азваўся тут жа другі: тонкі, белабрысы. — Станавіся!

Яны паставілі мяне спінай да сябе, правай рукой я ўзяўся за галаву, а далонь левай выставіў з-пад пахі. Я

павінен быў угадаць, хто дакранецца да маёй далоні.

Так і стаяў, чуючы за спінай сапенне і сцішанае хіхіканне. І раптам страшэннай сілы ўдар ледзь не зваліў мяне з ног. Было балюча. Стараючыся не паказаць гэтага і крыва ўсміхаючыся, я азірнуўся. Разам з Воўкам і белабрысым весела скалілі зубы яшчэ двое.

Хто ўдарыў з іх, я канечне, не ўгадаў. Не ўгадаў і другі, і трэці, і чацвёрты раз... Хлопчаў за маёй спінай становілася ўсё больш. Я разгублена ўсміхаўся, далонь гарэла, балела плячо, і, здаецца, канца гэтаму катаванню не будзе.

Спыніў экзекуцыю брат, які прыйшоў паглядзець, як я ўладкаваўся.

— Ты што, дурны? — спытаў ён, калі ўсе разышліся. — Не будзь такім лапухам, не купляйся на дзяджоўку...

— Чаму ж ты не сказаў адразу, што ў цябе старэйшы брат тут? — міралюбыва спытаў мяне за вячэрай Воўка Крук. — Мой браценік з тваім у адным атрадзе. Так што нас з табой ніхто не кране.

Я ўжо разумеў, што “кранаць” слабейшага для многіх было любімым заняткам. Асабліва пасля першай ночы, калі, радасна рагочучы, Воўка з кампаніяй прывязалі ніткамі да ложка ціхмянага вясковага хлопчука Валеру, які салодка захрапеў, ледзь дакрануўшыся да падушкі. Потым яны ўставілі паміж пальцаў ног бедлагаі запалкі, падпалілі іх. Валерка заторгаўся ад болю, пастрабаваў ускочыць, ніткі балюча ўпіліся ў цела. Рогат стаяў неверагодны.

Я не заплочшваў вачэй да самага пад'ёму, ляжаў, гледзячы ў столь, слухаючы, як сапуць хлопцы, як ціха ўсхліпае Валера. Усё было так непадобна на тое, што чытаў у кнігах: і брыдкія словы, і салёныя анекдоты і калектыўныя здзекі з ціхмяных і няўключных равеснікаў.

Радасны стваральны настрой неяк не западжаўся. Ні назаўтра, ні на паслязаўтра. Мяне ніхто не чапаў, бо ў суседнім атрадзе быў старэйшы брат, але гэта не суцяшала. Не суцяшала і маладыя выхаванцы, якія, здаецца, не надта цікавіліся намі. Яны, па-мойму, ніяк не маглі дачакацца адбою, каб пакінуць нас “у палаце”, а самім некуды таямніча знікнуць.

Хлопцы гучна абмяркоўвалі, хто з кім з выхаванцаў гуляе, апісвалі такія падрабязнасці, што ад сорама хацелася заткнуць вушы. Брат, як мог, падбадзёрваў мяне, стараўся развесяліць. Часам гэта яму ўдавалася, і на кароткае імгненне я становіўся звычайным. А потым зноў агортаў сум.

Праз тыдзень наступіў “бацькоўскі” дзень. Прыехаў і мой тата, ад якога так востра павеяла хатнім і цёплым, што адразу захацелася плакаць. Але я стрымаўся.

Праз гадзіну тата павінен ад'язджаць. Я правёў яго да самага аўтобуса.

— Ну, падабаецца табе тут, сыноч? — спытаў бацька.

— Падабаецца... — Голас у мяне па-здрадніцку здрыгануўся, але ён, здаецца, гэта не заўважыў.

І пацягнуліся дні і гадзіны, якія я адлічваў, чакаючы жаданага “дзембеля”. Здаецца, гэтага ніхто не заўважыў. Мы купаліся, загаралі, хадзілі ў лес. Па вечарах ладзіліся танцы, і старэйшыя падбухторвалі нас з Воўкам Круком, каб мы запрашалі на скокі дзядзьчынак. Я два разы пабіўся з хлопцамі з-за нейкай драбязы і, здаецца, не праіграў.

Але пачуццё расчаравання і нейкай горкай страты не праходзіла. Я зразумеў, што жыццё крыху не такое, як тое, пра што чытаў, што шчырае сяброўства і вернасць трэба доўга шукаць, што свой гонар і незалежнасць трэба адстойваць у барацьбе, што цяжка і адзінока, калі няма каму за цябе ступіцца, што свет жорсткі і грубы...

Я ўпершыню адчуў адзіноту і ўнутраную безабароннасць, якую пажадаў нікому не паказваць.

Я яшчэ не ведаў, што ў гэтым адчуванні не адзінока, што многія мае сябры-таварышы адчувалі тое ж самае, але не прызнаваліся.

На другую змену я, нягледзячы на ўсё ўгаворы, не застаўся.

ЮНАЕ ЛЕТА

З ЦЫКЛА «ШЛЯХІ І ВЯРТАННІ»

журны становіўся ля дзвярэй на атасе, а мы разам з выкладчыкам дзве гадзіны рэзаліся ў бильярд.

Практыка была ў нас два разы на тыдзень і мы чакалі яе з нецярпеннем. Паявіліся ўжо свае лідэры і аўтсайдыры, мы са смакам абмяркоўвалі “тонкага сваяка” ці “дваіны ў лузу”. Бильярд стаў нашай любімай гульнёй.

Аднойчы, а гэта ўжо было пад канец навучальнага года, прыйшлі мы, як звычайна, на наш любімы заводзік, а замест выкладчыка нас сустрэў мардаты загадчык клуба Антон і аб'явіў:

— Практыкі сёння не будзе. Выкладчык ваш захварэў, так што гуляйце пакуль.

Гуляць мы былі рады. Выйшлі на вуліцу. Хто пабег дахаты, хто пайшоў у школу ў спартзалу. Мне дамоў ісці не хацелася, і я пасунуўся за тымі, хто пайшоў у школу. Але ў спартзале ішоў урок фізкультуры, і нас там ніхто не чакаў.

— Мальцы, а давайце вернемся ў клуб, у бильярд згуляем! — прапанаваў Юрка Хадора.

— Дык туды ж без выкладчыка не пусцяць! — запырэчыў ціхі Толік Ермачанкаў.

— Пусцяць, — запырэчыў высокі змрочны Воўка Мішукоў па мянушцы Ман, — пайшлі!

Мана ўсе пабойваліся, ён стаяў на ўліку ў міліцыі, за ім вадзіліся цёмныя справы.

— Пайшлі, дык пайшлі, — сказаў разважлівы Віцька Гапановіч, якога мы ўсе звалі за чорны загар, магутны торс і гладка падстрыжаную галаву дзядзькам Томам.

Дзверы клуба былі зачынены.

— Нічога, — задумна прамовіў Ман, — зараз адчынім!

— Можна, не трэба? — падаў голас я.

Але Ман ужо дастаў з кішэні нейкую жалязяку, пакруціў ёй у замку, і дзверы клуба адчыніліся.

Шары і кіі былі на месцы. Каб ніхто не заходзіў, дзверы мы прымкнулі ножкай крэсла. І пачалася гульня.

Разы са два нехта торгаўся ў дзверы, але мы сцішваліся на хвіліну і, дачакаўшыся, калі торгоць пераставалі, зноў працягвалі гульню.

Нас было шасцера, і мы гулялі ў тры пары. Час ішоў непрыкметна.

— А ну, паклічце ягонага бацьку! — загадаў капітан, — У іх якраз зараз нарад перад начной зменай. Хай на сына папюбуецца!

На шчасце, бацькі не аказалася, і я крыху ўздыхнуў з палёгкай, бо такой сустрэчы баяўся больш за ўсё.

Між тым нас завялі ў нейкі пакой, далі чатыры лісткі паперы і адну ручку на ўсіх і загадалі кожнаму пісаць тлумачэнне.

— Нас пасадзяць, нас пасадзяць! — канючыў Колька Тапуноў. — А тыя ж, што ў трыбуне схаваліся, ужо напэўна дома. Пісаць пра іх ці не?

— Ты што? — запырэчыў я. — Сяброў не выдаюць!

— А ну памаўчы! — прыкрыкнуў на Кольку Ман. І працягнуў ручку мне.

— Пішы, ты ж у нас выдатнік. А мы ўсё спішам.

Я пачаў складаць тэкст. Думкі блыталіся, было страшна і крыўдна. Але так узяў сябе ў рукі, што нават правярыў памылкі ў хлопцаў.

Выпусцілі нас няхутка. Але мы былі рады, што выпусцілі. Моўчкі кінулі адзін аднаму і разбегліся па дамах.

Назаўтра ў школе мы раз-пораз збіраліся разам, перашэптваліся. А дзядзька Том падышоў да мяне і моўчкі паціснуў руку.

Прыгода патроху стала забывацца, ды раптам нашых бацькоў выклікалі на камісію па справах непаўналетніх. Але ўсё абышлося: высветлілася, што загадчык клуба Антон моцна празладзюжыўся, а ўсё хацеў спісаць на нас. Але паколькі ў нас нічога не знайшлі, то мы аказаліся ні пры чым. Праўда, бацька ўсё роўна накрываў на мяне. А дзядзька Том і Хадора сядзелі ў зачыненым клубе амаль цэлую ноч, і толькі пад раніцу выбраліся на волю.

Так што вось такі бильярд атрымаўся.

У ЛЕТНІКУ

Самай любімай кніжкай у дзяцінстве ў мяне была аповесць Вольгі Асеевай “Васёк Трубачоў і яго таварышы”. Прачытаў яе яшчэ ў першым класе. І калі ўлічыць, што чытаць самастойна навучыўся за два гады да школы, гэта была далёка не першая мая кніжка. Але



ЖОДЗІНСКІ АКОРД

Вось ужо другі год запар пад свята будаўнікоў у Жодзіне ладзіцца рэспубліканскі конкурс маладых выканаўцаў эстраднай песні "Белазаўскі акорд". Сёлета яго правядзенне прымеркавалі да 55-годдзя вытворчага аб'яднання "БелАЗ".

На-добраму ўразіў і якасны склад спевакоў-канкурсантаў, і высокі агульны ўзровень правядзення гэ-

тай імпрэзы, і яе прадстаўнічасць. Дастаткова сказаць, што ўрачыстую частку конкурсу адкрываў генеральны дырэктар ВА "БелАЗ" герой Беларусі Павел Марыеў, а ў журы былі запрошаны такія паважаныя майстры беларускага мастацтва, як спявак Анатоль Ярмоленка, кампазітар Леанід Захлеўны, паэт Уладзімір Карызна, а таксама такія папулярныя прадстаўнікі маладога пакалення артыстаў нашай эстрады, як Аляксандра Кірسانова і Сяргей Мінскі. А калі ўлічыць, што праграмы двух конкурсных дзён вялі тэлезоркі Ларыса Грыбалёва і Ягор Хрусталёў, дык можна толькі ўяўляць, як хваляваліся спевакі-пачаткоўцы ў асяроддзі вядомых асоб.

Канкурсантаў аказаўся чортаў тузін. Менавіта 13 хлопцаў і дзяўчат з усіх рэгіёнаў Беларусі былі дапушчаны да спаборніцтва ў выніку папярэдняга праслухоўвання-прагляду дасланных у арг-

камітэт "Белазаўскага акорда-2003" аўдыя- і відэазапісаў. А ўвогуле на ўдзел у конкурсе паступілі 53 заяўкі. Тым, хто ўрэшце трапіў у склад удзельнікаў, могуць цяпер пахваліцца, што прайшлі сапраўднае баявое хрышчэнне на прафесійнай сцэне. Бо ўмовы конкурсу былі даволі жорсткія, нягледзячы на добразычлівасць журы і публікі. Ацэньваліся рэпертуар, сцэнічны вобраз і, зразумела ж, вакальныя дадзеныя спевакоў. Дарэчы, годныя пеўчыя галасы (як кажуць, "вакальны матэрыял") былі літаральна ва ўсіх, хто выходзіў на сцэну Палаца культуры БелАЗ, каб паўдзельнічаць у спаборніцтве. Як кажуць,

"спявалі ўсе". Насамрэч. А вось свой індывідуальны стыль, тую самую "разынку", якая заўсёды вызначае талент, адшукалі пакуль што нямногія.

Лідэрам паводле вынікаў двух тураў стала Наталля Нарко з Дзяржынска, якая атрымала першы прыз — вялікі тэлевізар "Гарызонт". Наталля вызначылася не толькі арганічнасцю сцэнічных паводзін і шырокім дыяпазонам багатага па тэмбры голасу, але і вельмі ўдалым выбарам песні ў 1-м туры. Драматычная "Балада пра Нямігу" Дзмітрыя Далгалёва на вершы Уладзіміра Пецокевіча так дакладна адпавядала сцэнічнаму вобразу дзяўчынкі, яе спеўнай манеры, што патрабавальнае журы адразу ж вызначыла ў яе асобе бясспрэчную фаварытку конкурсу. Удаля выступіла і выхаванка вакальнай студыі пад кіраўніцтвам вядомага беларускага кампазітара Алены Атрашкевіч мінчанка Дар'я Урызчанка, якая стала ўладальніцай 2-й прэміі (тэлевізар "Селена"). А 3-ю (малагаба-

рытны тэлевізар "Гарызонт" ды музычны цэнтр) падзялілі Святлана Шкадровіч з Бабруйска і Дзмітрый Даніленка з Гомеля. Апошняму канкурсанту дастаўся яшчэ і прыз "За любоў да роднай песні". Спецпрыз журы "За сцэнічную абаяльнасць" атрымала бабруйчанка Марына Гумянюк, а для Алены Вырвіч з Магілёва за яе незвычайны сцэнічны касцюм (гаржэтка з лісіцы ў выглядзе... топіка) вынаходлівы Анатоль Ярмоленка прыдумаў прыз "За пошук арыгінальнага вобраза". Ну, а Аляксей Лескавец з Бярэзіна ды Віталь Жыгімонт з Жодзіна ганараваліся прызамі глядацкіх сімпатый. Зразумела, што за апошняга выка-

наўцу публіка хварэла асабліва эмацыянальна. І Віталь не падмануў чаканняў, скарыўшы сваіх землякоў-балецьчыкаў пяшчотным голасам і шчырасцю выканання. Сапраўдным падарункам яму была прапанова вядомага прадзюсера Сяргея Цітова, які таксама быў адным з ганаровых гасцей конкурсу, узяць удзел у канцэртным туры па Беларусі разам з Сяргеем Мінскім.

Увогуле, ад конкурсу "Белазаўскі акорд—2003" і ва ўдзельнікаў, і ў жодзінскай публіцы, і ў членаў журы, і ў запрошаных асвятляць яго падзеі журналістаў — самыя добрыя ўражання. Шчыра кажучы, я прапанавала б заснаваць яшчэ адзін спецпрыз — для яго арганізатараў, — пад назвай "За любоў да сваёй справы". І ўзнагародзіла б ім дырэктара Палаца культуры БелАЗ Геннадзя Смольскага. Менавіта ён разам з дружнай і прафесійнай камандай сваіх аднадумцаў наладзіў у невялікім Жодзіне такую значную імпрэзу, якая стала часткай агульнага свята горада і прадпрыемства-юбіляра ў прыватнасці. Сапраўды, таленавіты бываюць не толькі артысты, але і арганізатары. І менавіта ад іх залежыць поспех той ці іншай справы. У гэтым сэнсе жодзінскаму конкурсу вельмі пашанцавала. Яго заснавалі людзі ініцыятыўныя, творчыя і апантанія, неабякавыя да беларускай песні і беларускага слова. А таму, я ўпэўнена, роўна праз год чарговы "Белазаўскі акорд" павінен загучаць зноў — гэтак жа зладжана і значна. А яго пераможцы з цягам часу абавязкова стануць зоркамі нацыянальнай эстрады.

Вольга БРЫЛОН

На здымках: пераможца конкурсу "Белазаўскі акорд-2003" Наталля НАРКО.

Фота Вольгі АНІСКЕВІЧ

МУЗЫКА

Як вядома, падчас Дзён Беларусі ў Маскве адбыўся шэраг культурных акцый. У тым ліку — з удзелам творчых калектываў Віцебскай вобласці. На канцэртных пляцоўках сталіцы Расіі выступілі ўзорны вакальна-харэаграфічны ансамбль "Зорка", ансамбль песні, музыкі і танца "Талака", актэт балалаек "Віцебскія віртуозы", саліст абласной філармоніі Леанід Кажарскі, ансамбль цымбалістаў "Родца" і іншыя. Актэт балалаек выправіўся ў першапрасольную ўжо другі раз. А першае выступленне запомнілася віцебскім віртуозам на ўсё жыццё. Гэта быў V Усесаюзна конкурс артыстаў эстрады, на якім адбылася сенсацыя — тады яшчэ нікому не вядомы малады калектыв стаў уладальнікам I прэміі. Мы гутарым з кіраўніком ансамбля, заслужанай артысткай Беларусі Тамарай ШАФРАНАВАЙ



ВІРТУОЗЫ. ВІЦЕБСКІЯ

— Уявіце сабе, што я нічога не ведаю пра ваш калектыв, яго творчую гісторыю. Як ён нараджаўся?

— Увогуле ў той час (размова ідзе пра 70-я гады XX стагоддзя) у самадзейнасці быў вельмі распаўсюджаны інструментальны жанр. І ў Віцебску ансамбляў народных інструментаў было шмат. Але мы мелі вялікае жаданне арганізаваць калектыв арыгінальны, не з баянамі, домрамі, цымбаламі, як ва ўсіх. А я яшчэ студэнткай кансерваторыі грала ў ансамблі, які і называўся, і з'яўляўся актэтам балалаек. Калектыв склаўся з выкладчыкаў, а толькі адна была студэнтка. І вось вырашыла стварыць такі ансамбль тут, у Віцебску. Канечне, напачатку не было для такога складу патрэбных інструментаў, асабліва цяжка было знайсці балалайку-пікала і балалайку-кварта, якія не ўжываюцца нідзе ў аркестрах. Васіль Васільевіч Андрэеў некалі стварыў іх, пачаўшы сваю партыю з самай маленькай (пікала) і канчаючы самай вялікай — кантрабасам. І ўсё ж сабраліся мы, энтузіясты, у кас-трычніку 1973 года на сваю першую рэпетыцыю. Усе музыканты былі педагогамі Віцебскага музычэпшчы і толькі Вольга Градоўкіна — студэнтка. Мы ведалі, што ў Мінску ў сакавіку 1974 года меў адбыцца I Рэспубліканскі конкурс артыстаў эстрады. Так што ў верасні арганізаваліся, а праз 5 месяцаў ужо ры-

зыкнупі паехаць у Мінск — больш паслухаць іншых, чым сябе паказаць. Былі, вядома, здзіўленыя свайму каласальнаму поспеху. Нам казалі: "Мы вас адправім на конкурс у Маскву, але трэба прапрацаваць над рэпертуарам, дадаць беларускія творы". А мы тады ігралі з нацыянальнага рэпертуару толькі "Польку" Чуркіна. Мне прапанавалі новую п'есу Яўгена Глебава (потым яна зрабілася вельмі папулярнай) — "Гумарэска", напісаную для эстрадна-сімфанічнага аркестра. Я яе пераклала для актэта балалаек, атрымалася здорава.

— Склад у вас з таго часу памяняўся?

— Зразумела. Калектыв жа жаночы. З ранейшага складу засталася тры чалавекі — гэта Людміла Раманова, Людміла Стрыжонак і я. Аснова калектыву — выпускнікі Белдзяржкансерваторыі (цяперашняй акадэміі музыкі), Людміла Лаўрыкава скончыла Ленінградскую кансерваторыю. Статус прафесійнага калектыву мы атрымалі, калі сталі лаўрэатамі Усесаюзнага конкурсу. Пачалі працаваць на базе музычэпшчы, бо тады ў Віцебску не было не тое што філармоніі, а наогул уласнай канцэртнай арганізацыі.

— "Віцебскія віртуозы" сталі, напэўна, першымі штатнымі артыстамі абласной філармоніі, што ўтварылася ў 1988 годзе?

— Так. Потым прыйшоў ужо Леанід Кажарскі ды іншыя артысты. Канечне, напачатку былі цяжкасці. І ў сувязі з бягучасцю кадраў. І ў сувязі з тым, што гэта была не асноўная праца і яе нам ніхто не аплачваў. Нас запрашалі ў Мінск на ўсе ўрачыстыя канцэрты, з нагоды розных святаў, мы выступалі на ўсіх буйнейшых сцэнах Мінска — у оперным тэатры, Белдзяржфілармоніі, Палацы спорту. Увогуле ў Беларусі з таго часу захаваліся толькі тры творчыя калектывы такога ўзроўню і кшталту — "Песняры", "Сябры" і актэт балалаек.

— Якія гастрольныя паездкі, якія творчыя кантакты ўспамінаюцца?

— Ездзілі ў Германію, Польшчу (у 1975, 1976—77 гадах, а потым у 1990-м, апошні раз як турысты, але ўзялі з сабой касцюмы, балалайкі і давалі дабрачынныя канцэрты). У 1999 годзе бралі ўдзел у фестывалі ў Рэзэне. Выступалі ў Рэспубліцы Комі, у Краснадарскім краі, у горадзе Кемерава ў Расіі. Сам губернатар Аман Тулееў прымаў нас на вельмі высокім узроўні, кожнай удзельніцы ансамбля падарыў імяны гадзіннік... Нам даводзілася акампанавачы народным артыстам Беларусі Наталлі Рудневай, Аркадзію Саўчанку, салісту Нацыянальнага тэатра оперы Алегу Мельнікава. Летась у Прыднястроўі выступалі ў адным канцэрце з Ядвігай Паплаўскай і Аляксандрам Ціхановічам (мы ігралі ў першым аддзяленні, яны спявалі ў другім). Таксама акампанавалі заслужанаму артысту Расіі дамрысту Аляксандру Цыганкову.

— 3 пункту гледжання тэхнікі, віртуознасці, майстэрствам ігры на якой з балалаек найбольш цяжка авалодаць?

— Ігрой на ўсялякім інструменце цяжка авалодаць. Але асноўная нагрузка пры ансамблевым выкананні кладзецца на дзве балалайкі-прымы (гэта Людміла Шчарбіна і Людміла Лаўрыкава). Але ж вельмі складаныя інструменты — і балалайка-пікала (Людміла Стрыжонак) і балалайка-кварта (Аксана Валынец), тым болей, што гэта рэдкія, унікальныя інструменты. Асаблівую ролю ў ансамблі адыгрывае балалайка-альт (выканальніца на якой Таццяна Карпусенка няблага валодае і ўдарнымі інструментамі, якія ўжываюцца ў асобных нумарах). Ды і балалайка-секунда (Аксана Шурынава), якую можна прыпадобніць да альты ў камерным аркестры. Кожны інструмент надае актэту асаблівае тэмбравае гучанне. Так што адно без аднаго мы абсыціся не можам...

Цікава, што ва ўсёй Расіі (хаця балалайка як быццам бы і лічыцца рускім нацыянальным інструментам) такога калектыву няма. Там у асноўным ансамблі змяшаныя: домра, балалайка, баян. Многія слухачы па-за межамі Беларусі, тыя ж расіяне, пабывшы на канцэртах "Віцебскіх віртуозаў", здзіўляюцца: "А мы і не ведалі, што ў Беларусі ёсць такі выдатны калектыв". Таму музыкантам хочацца пабольш канцэртаў, гастрольных паездак, бо ад гэтага ўрэшце залежыць і добрая форма выканання, у гэтым і стымул для творчасці. А то так бывае, што месяцамі сядзяць "Віцебскія віртуозы" ў філармоніі і толькі рэпетыруюць. Нават у Віцебску ў іх бывае мала канцэртаў для шырокага шараговага глядача (усё больш у музычных школах). Даволі дзіўна, што актэт балалаек не запрашаюць выступаць на "Славянскім базары". Няўжо бянцэжыць дастаткова высокі ўзровень майстэрства? Але, нягледзячы на праблемы, калектыв плённа працуе, рыхтуе новую праграму да 30-годдзя сваёй творчай дзейнасці.

Юрась ІВАНОЎСКІ
г. Віцебск

НА ЗДЫМКУ: заслужаная артыстка Беларусі Тамара ШАФРАНАВА.

ФОТА В. СТРАЛКОЎСКАГА

Мне здаецца, надыйшоў час, калі патрэба ў асэнсаванні нашага існавання як дзяржавы, як краіны вельмі і вельмі наспела. А асэнсаванне гэтае мае прамое дачыненне да ведання нашага мінулага, гісторыі краіны, якая завецца Беларусь. А наш кінатворчы багаж у гэтым сэнсе вельмі мізэрны. Я маю на ўвазе, вядома, кіно ігравое, а не дакументальнае. Апошняе гісторыяй сваёй краіны займаецца ўважліва. А вось тое, якое завецца мастацкім і менавіта валодае амаль неабмежаванымі магчымасцямі ўплыву на свядомасць глядача, зрэдку ўглядалася ў мінуўшчыну. За восем дзесяцігоддзяў жыцця беларускага кінематографа пастаўлена ўсяго некалькі гістарычных кінакарцін. Факт прыкры, і мае адносіны да таго,

Карціна нараджалася нялёгка і, шчыра кажучы, мала каму ў тую пару верылася, што з гэтай задумы пастаноўкі вялікага гістарычнага фільма нешта можа атрымацца талковае. Карацей кажучы, песімісты тады пераважалі над аптымістамі. Трэба сказаць, што некаторыя з першых свае меркаванні так і не палічылі магчымым змяніць у лепшы бок і пасля з'яўлення гатовага фільма. Зразумець іх у нейкай ступені магчыма, страты сапраўды ёсць, і не толькі, як прынята лічыць, адносна драматургіі. Без вялікіх намаганняў мастацтвазнаўцы вызначаць іх, бо яны відавочныя. Пры жаданні, адзначаўшы недахоп матэрыяльных пастановачных рэсурсаў, а ён, калі мець на ўвазе маштабы гэтага гісторыка-касцюмнага кінатворца, ёсць, няцяжка разгледзіць і наяўны недахоп рэсурсаў творчых. Але завастраць увагу толькі на апошніх, і не

ла ведае, і пра якую наша кіно не вельмі імкнулася апавядаць, чамусьці не лічыла гэта цікавым, патрэбным.

Галоўная гераіня фільма — жанчына... Перабіраю ў памяці, удакладняю і па надрукаванай фільмаграфіі стужак, і знаходжу ўсяго мінімум карцін, прытым не самага лепшага гатунку, дзе б у цэнтры апавядання быў жаночы лёс. Гераіня вобраз Анастасіі Слуцкай найўна больш выразна глядзіцца на гэтым фоне. Мне здаецца, вось такая жанчына, такога лёсу, якая прыйшла на сённяшні кінаэкран з даўняй даўніны, не можа не знаходзіць водгук у сэрцы нашых шчаслівых і нешчаслівых сучасніц, бо час ад часу жыццё ставіць перад імі нешта падобнае, хай не па маштабах дзеянняў, а па сутнасці ўчынкаў, жаночае глядацкае пачуццё робіць бліжэй далёкія эпохі, бо гэты глядач умее сябе бачыць і ў вобразе далё-

квы. Можна, яны не горшыя па акцёрскіх дадзеных, але ў іх адсутнічала тое, што ёсць у Зелянкоўскай — беларускасць. Вельмі добра, што нашы кінематографісты ў апошні час павярнулі тварам да сваіх беларускіх акцёраў. Скажушы так, падумалася, а ці не смешна гэта акцэнтаваць сёння ўвагу на ўдзеле беларускіх акцёраў у кіно, бо паводзім сябе такім жа чынам як рэцэнзенты 30-х гадоў. Тое, што яны па-дзіцячы радаваліся тады першым кінапоспехам беларускіх артыстаў, рэч больш чым зразумелая. Але сёння! Праз мноства гадоў аказваецца застаецца вялікая падстава радавацца таму ж і задаволена ўздыхаць: "Нарэшце!"

Гаворачы пра гераіню фільма, іншых кінагерояў (Арслан у выкананні В. Рэдзкі, Друцкі ў выкананні А. Ката) было б дарэчы звярнуцца яшчэ да аднаго героя, з якім, на жаль, стваральнікі фільма абыйшліся не лепшым чынам. Гэты кінагерой — наша беларуская прырода. Здавалася дзе, як не тут, у карціне пра далёкую гісторыю, адкрываліся велізарныя магчымасці ўбачыць сваю краіну ў яе спрадвечнай непаўторнай прыроднай красе. Але, надзіва, не адбылося, не хапіла аўтарам ландшафтнага зроку, рэчы, якая таксама дапамагае бачыць асобныя падзеі ў гістарычным кантэксце. Маштабныя фігуры з мінулага, такія як Анастасія Слуцкая, ці, скажам, больш вядомая Еўфрасіння Полацкая, патрэбны сёння для таго, каб будзіць нашу гістарычную памяць. Таму бачу пэўную заканамернасць у самім факце з'яўлення на "Беларусьфільме" падобнай кінакарціны ў сённяшнія часы.

А. КРАСІНСКІ

АНАСТАСІЯ ЯК ВОБРАЗ РАДЗІМЫ

што прынята вызначаць такой катэгорыяй як самапавага. Чаму так адбывалася — аднясець да зігзагаў развіцця нашай кінакультуры.


Не думаю, што пастаноўка фільма аб Анастасіі Слуцкай нашым кінематографічным асяроддзем успрымалася як нейкая вялікая стратэгічная задума, на якую добра кладзецца трафарэтная фармулёўка пра жаданне ўнесці вялікі ўклад у скарбніцу нацыянальнай культуры. Усё выглядала больш празічна. Тама ўзнікла ледзь не выпадкова, дзякуючы асабістым імкненням аднаго з уплывовых кінадзеячаў заявіць пра сябе, больш трывала замацавацца менавіта ў ігравым кінематографе. Аднак потым, як гэта водзіцца, разгарнулася ўжо гісторыя самой пастаноўкі, калі ўзніклі сур'ёзныя патрабаванні да якасці сцэнарыя, з'явіліся складанасці ў фарміраванні здымачнай групы і канчатковым прызначэннем галоўнага кінатворца — рэжысёра-пастаноўшчыка, калі разглядалася пытанне, у дадзеным выпадку найважнейшае, хто, у рэшце рэшт, будзе выконваць галоўную ролю...

больш таго, значыць абысці вельмі важкі момант існавання кінастужкі як з'явы грамадскай. Відавочна, што карціна атрымала вялікі грамадскі рэзананс. Цалкам адносіць гэта на рахунак удалай рэкламнай кампаніі наўрад ці будзе справядліва.

І вось калі прагучала з розных вуснаў вядомае "фільм адбыўся", пачалося актыўнае жыццё на экране новай стужкі "Беларусьфільма", якая, у адрозненне ад іншых, не праскочыла мімаходзь, а заняла сваё прыкметнае месца ў культурным жыцці рэспублікі. Зусім не ўсе крытыкі карціны засталіся такімі абставінамі задаволеныя, але факт застаецца фактам, і, паўтараюся, не толькі вядомае "раскрутка" фільма з боку СМІ паслужыла таму прычынай. Карціна з'явілася акурат у патрэбны час, своечасова, — жанчына з далёкага мінулага, жанчына-маці і ваіцельніца, аказалася патрэбнай многім глядачам, жадаючым, можа не заўсёды і ўсвядомлена, бачыць такіх гераінь на экране, гэта значыць гераінь не з заёмнага іншаземнага гістарычнага жыцця, як кажуць, не ў вопратцы з чужога пляча, а з нашай мінуўшчыны, пра якую глядач, на жаль, так ма-

кай Анастасіі. **Калі нехта прыме вобраз Анастасіі як вобраз Радзімы, убачыць у ёй рысачкі зямлі нашай, народа нашага, то гэта будзе адпавядаць сэнсу праробленай творчай працы.**

Трэба сказаць, што мастацкі савет кінастудыі ў свой час паступіў празарліва, вызначыўшы на ролю Анастасіі актрысу Купалаўскага тэатра С. Зелянкоўскую. Я бачыў на кінапрабах прэтэндэнтка з Мас-



тургію, то ўпершыню ў кіно постсавецкай прасторы прадстае гістарычная сітуацыя дваяверства, г.зн. суіснавання на Беларусі ў XVI ст. язычніцтва (паганства) і хрысціянства. На жаль, сцэнарыст Анатоль Дзялендзік і рэжысёр Юрый Ялхоў не надзялілі персанажаў (ні язычнікаў, ні хрысціян) духам эпохі. Адносіны праваслаўнай княгіні Анастасіі з ідалапаклоннікам Будзімірам, які і іншымі персанажамі, даволі невыразныя, а адсоль — згублена эмацыянальная вастрыва і напружанасць усяго фільма. Хаця — на гэтым трэба засяродзіць увагу — вонкавы, відовішчны эффект атрымаўся: на замовы знахаркі Жданы, на адурманьванне ворага палёнымі травамі, на лясных людзей у ваўчых скурах і на аксесуары на прыгожым убранні князёў і іх асяроддзі — глядзець

дык і стыль трэба было вытрымліваць, а ён "хістаецца" ў розныя бакі, надаючы фільму мастацкую эклектычнасць.

Дык падагульнім наконце вопыту. "Анастасія Слуцкая" сведчыць аб тым, што беларускае кіно яшчэ застаецца ў савецкім "мундзіры", але тое-сёе бярэ з нацыянальнай скрыні і авалодвае шляхамі да глядача. Так бы і адзначыла: вытворча-творчае дваяверства нашага часу.

Ала БАБКОВА,
крытык

На гэтым тыдні завяршыў сваю работу IV Нацыянальны фестываль беларускіх фільмаў "Брэст-2003". На жаль, тэрмін выхаду штотыднёвіка не дазволіў нам змясціць інфармацыю аб выніках фесту. Але вядома, што адным з прэтэндэнтаў на Гран-пры фестывалю ("За лепшае ўвасабленне нацыянальнай тэмы") быў найноўшы фільм кінастудыі "Беларусьфільм" "Анастасія Слуцкая", падрабязна распавесці пра які на старонках "ЛІМа" пакуль не выпадала.

Сёння "Анастасія Слуцкая" мае ўжо некалькі пачэсных узнагарод, прывезеных з IV Міжнароднага фестывалю акцёраў кіно "Стажары" (Кіеў), VI Міжнароднага кінафестывалю "Брытанія" (Бордзьянск), XII Адкрытага фестывалю краін СНД і Балты "Кінашок" (Анапа). Гэты фільм стаў першай беларускай карцінай, легальна выпушчанай сумеснай беларуска-расійскай кампаніяй "ВідэаМак" на відэакасетах накладам у 5 тысяч копіяў. Рэдакцыя "ЛІМа" палічыла, што чытачам будзе цікава даведацца, што думаюць пра ўжо нашумелую і даволі разрэкламаваную, з поспехам пракатаную на Беларусі карціну (прынамсі, сёння "Анастасія Слуцкую" паглядзелі звыш 26 тысяч мільянаў) вядомыя беларускія кіназнаўцы, гісторыкі, пісьменнікі. З гэтага нумара мы пачынаем адкрытае абмеркаванне фільма, які ў мэтах ідэалагічнага выхавання сёння абавязаны паглядзець настаўнікі і школьнікі 8-11 класаў. Побач з водгукамі мастацтвазнаўцы, навуковага рэдактара каталогу "Усе беларускія фільмы" Анатоля Красінскага і кінакрытыка Алы Бабковай публікуецца і цытата з газетнага артыкула, прысвечанага фільму.

Пасля таго, як скончыўся сеанс у кіна-тэатры "Мір", адна глядачка гадоў пяцідзесяці вынесла свой вердыкт стужцы "Анастасія Слуцкая": "Для нашага ўзроўню — гэта нармальны фільм". Шкаду, што не распытала яе, бо дагэтуль чула або апалагетыку на адрас карціны, або рэзка негатыўныя водгукі. Мне здаецца, што "Анастасія Слуцкая" дае падставу для асэнсавання як станоўчага, так і адмоўнага вытворча-творчага вопыту "Беларусьфільма".

Калі шукаць ідэіна-тэматычныя аналогіі ў кіно (падкрэслію: менавіта ідэіна-тэматычныя; мастацкія якасці выношу за дужкі), то трэба нагадаць "Аляксандра Неўскага" Эйзенштэйна, пастаўленага ў 1938 годзе. І ён, і наш фільм з'яўляюцца кінапапакатам з героямі, з вуснаў якіх гучаць патрыятычныя лозунгі. Ды толькі наша карціна спазнілася гадоў гэтак... Не буду весці адлік ад кінематографічнага цара Гароха. Вазьму сярэдзіну 1990-х гадоў, калі Міхайл Пташук аддаваў усе свае

АБ ДВАЯВЕРСТВЕ

фізічныя і творчыя сілы, каб зрабіць на "Беларусьфільме" "Вітаўта" па сцэнарыі Аляксея Дударова. І гэта быў амаль па ўсіх мастацкіх паказчыках — драматургіі, рэжысёрскай распрацоўцы — нацыянальна-праект (потым Аляксея Дудароў пераўтварыў сцэнарыі ў п'есу, якая не без поспеху ідзе ў купалаўцаў). Аднак у тую пару дзяржаўныя інстанцыі і адміністрацыя кінастудыі не былі так зацікаўлены ў пастаноўцы, як гэта адбылося зараз. Таму не магу далучыцца да тых калегаў, якія выстаўляюць стужцы суцэльныя плюсы. Усяму свой час, калі мы хочам суадносіцца з ім.

Па сваёй сэнсавы накіраванасці фільм "Анастасія Слуцкая" застаўся, на мой погляд, у савецкім часе. Але ёсць і тое, што адрознівае яго ад тыповага савецкага казнога фільма. Калі гаварыць пра драма-

на ўсё гэта цікава (касцюмы зроблены Аленай Ігруша і Жанай Капуснікавай, мастак Валерый Назараў, апэратар Таццяна Логінава).

"Трымае" фільм, як мне падаецца, ансамбль акцёраў другога шэрагу — Вераніка Круглова, Таццяна Мархель, Анатоль Кот, Мікалай Кірычэнка, Віталь Рэдзкі, Вячаслаў Саладзілаў, Фуркат Файзіеў. Адчуваю, як ад іх ідзе энергетыка, як ім падабаецца апранацца ў гістарычныя адзенні і даспева (можа, гэта толькі мае ўспрыманне). Ведаю Святлану Зелянкоўскую па тэатральных ролях і бачу ў ёй артыстычны патэнцыял. Аднак у гэтым фільме яе фабульная лінія спрошчана (хаця асобныя планы, напрыклад, у эпізодзе сустрэчы з татарскім ханам уражваюць). Калі стваральнікі пайшлі па напрамку кінапаката,

ЦЫТАТА


"...Без перабольшвання агульнанародная ўвага да гэтай стужкі прыкавана не толькі таму, што ў свой час яна была падтрымана непасрэдна Прэзідэнтам нашай краіны і адпаведным чынам ім прафінансаваная, а і таму, што фільм стаў сведчаннем таго, што айчыны кінематограф даў падставы гаварыць пра пэўныя найноўшыя тэндэнцыі і накірункі яго развіцця..."

...І аптымісты, якія называюць яго шэдэўрам айчынага гістарычнага кіно, і песімісты, якія аргументавана даводзяць, што не ўсё ў фільме бездакорна і гладка, усе сыходзяцца на адным — фільм атрымаўся. Прычым, на высокім, дабротным узроўні, што сведчыць не толькі аб прафесіяналізме яго стваральнікаў, але ж і аб тым, што айчынае кіно не збіраецца, як у рэзервацыі, жыць "сваім" жыццём, а даволі пралічанымі крокамі імкнецца ўлісацца ў еўрапейскую кінаіндустрыю. І, безумоўна, адным з такіх крокаў павінна стаць "Анастасія Слуцкая".

"КУЛЬТУРА", 28 чэрвеня — 4 ліпеня, 2003 г.



Дажынкi 2003



СВЯТА ПРАЦЫ І ПЕСНІ

У нашай краіне стала добрай традыцыяй праводзіць рэспубліканскія Дажынкi ў невялікіх мястэчках, якія вядомыя жыхарам усёй Беларусі сваім слаўным мінулым. Такі падыход адпавядае прапанаванай Прэзідэнтам канцэпцыі развіцця малых гарадоў. У гэтым годзе дзякуючы гэтай канцэпцыі шасцісотгадовыя Пружаны памаладзелі, набылі еўрапейскае аблічча. Распачынаючы цырымонію ўшанавання абсалютных пераможцаў рэспубліканскага спаборніцтва па жніве і нарыхтоўцы кармоў, Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка адзначыў асаблівую складанасць і цяжкасць сёлетняй уборкі. Ураджайнасць зернавых у сярэднім склапа 27 цэнтнераў з гектара, намалочана 5,5 мільёна тон зерня. І самае галоўнае, — сёлета больш як 700 тысяч тон з гэтага ўраджаю складае пшаніца, якую Беларусь вырасіла ўпершыню, а яшчэ зусім нядаўна закупляла ў замежжы. Лішкі харчовага жыта будуць рэалізаваныя на знешніх рынках.

Аляксандр Лукашэнка ў рамках наведвання райцэнтра ўдзельнічаў ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця важнага сацыяльнага аб'екта — гарадскога Дома культуры на 600 месцаў.

Пераможцы рэспубліканскага спаборніцтва, якія занялі першыя месцы па ўборцы збожжавых і нарыхтоўцы кармоў, атрымалі з рук Прэзідэнта ўзнагароды, некаторыя паехалі дамоў на новых уласных аўтамабілях.



**Ёсць куточак,
што ў сэрцы лашчу я,
Скуль жыццё мае ўзышло...**

На самым памежжы Ашмянскага раёна з Іўеўскім і Валожынскім прытулілася багатая на добрых людзей вёска з прыгожай і такой роднай мне назвай — Міхайлоўшчына. Месцамі за некалькі сот метраў, а дзе і за некалькі крокаў падступае да яе шчодры ягадна-грыбны лес. Срэбна-сіняватаю стужкай уплятаецца ў лугавыя травы, перавівае вёсачку рэчка Клява, якая цераз Гаю нясе свае воды да Нёмана.

Гэта мая маленькая радзіма. Тут 18 кастрычніка 1952 года ў сям'і калгаснага бухгалтара Франца Антонавіча і прастай калгасніцы-палаводкі Веры Паўлаўны Гіруцёў трэцім дзіцем нарадзілася дзяўчынка — я.

Мой тата родам са збыднелай шляхты Гіруцёў. Яго прадзеда, у якога быў фальварак у Каральках на Крэўшчыне (Смаргонскі раён), засекалі падчас паўстання 1831(?) г. казакі за тое, што ў яго спыніліся ашмянскія паўстанцы. Татава прабабка засталася адна з паўтарагадовым сынам Тамашом. Зямлю ў яе аднялі — перайшла да пана Ластоўскага з

Віцебшчыны. Да вайны жылі там у вёсачцы Іванькова (цяпер Віцебскі раён), над якой, як і над усім Віцебскім краем асабліва жорстка пранеслася вайна. Мой дзядуля Павел вярнуўся з фронту без нагі, хату спалілі фашысты... Ведаючы, што Заходнюю Беларусь не настолькі страшна спустошыла вайна, паехаў ён некалькі свайей сястры ў Ашмяны, каб па магчымасці абмяняць на хлеб апошнія залатыя завушнічкі бабулі Тані (у дзявоцтве Родчанка). Тут і даведаўся, што ёсць на Ашмяншчыне калгас "1 Мая". Разведараспытаў і вырашыў: пакуль падужэюць крыху, прыбіцца да гэтай "прыстані".

Сам стаў вартуаніком, бабуля Таня — свінаркаю. Ды не абы-якой — перадавой. Не адно парася атрымала пасля ў прэмію за старанную працу. Пакрысе разжыліся. Дзядулю Паўла (Паўла Авяр'янавіча), нягледзячы на тое, што "васточны", паважалі за развагу, жыццёвую мудрасць, гаспадарлівасць.

Так і сустрэліся аднойчы мае мама з татам, а ў 1947 годзе — пажаніліся. Маміны бацькі з малодшай, Валяю, вярнуліся на сваю Віцебшчыну, у сваю вёску. Паклікала не толькі старэйшая дачка Марыя, але, напэўна, больш настальгія па родных мясцінах, суседзях, сваяках.

Мама засталася адна сярод, здавалася б, чужых людзей, якія паступова ста-

жа 1969 годзе мае вершы (для сябе пісаць з васьмі гадоў) упершыню былі надрукаваны ў Ашмянскай раённай газеце "Красное знамя". Атрымалася гэта, можна сказаць, па шчаслівай выпадковасці. Сама я нікуды не дасылала свае спробы прая, саромелася, што недасканалыя. Але аднойчы ў раёнцы, якую тады ўжо рэдагаваў, як, дарэчы, і цяпер яшчэ, Юрый Іванавіч Нікалаеў, надрукаваў радкі з конкурснага сачынення, якое я напісала ў вершаванай форме. Вось па тых радках і "адкапаў" мяне малады літсупрацоўнік газеты Яўген Сямашка, які кіраваў літаб'яднаннем пры рэдакцыі. Цяпер Яўген Іванавіч — галоўны рэдактар газеты "Беларуская ніва".

Пасля быў абласны злет маладых паэтаў Гродзеншчыны, на ўспамін пра які засталася кніга Васіля Быкава з аўтографам знакамітага пісьменніка. Было святкаванне 130-годдзя Францішка Багушэвіча ў Жупранах і Кушлянах, дзе я ўпершыню пазнаёмілася з Алегам Лойкам. Упэўнена, што якраз гены Багушэвіча і "прымушаюць" мяне пісаць вершы. Ф. Багушэвіч, як расказала мне бабуля Анэля (дзявоцае прозвішча яе таксама Багушэвіч), даводзіўся стрыечным братам яе бацькі.

Пасля сустрэчы з Алегам Антонавічам Лойкам у мяне, дзесяцікласніцы, намечіліся два будучыя шляхі: філалагічны

цаўную славу": і дадому недалёка, і змагу пісаць на роднай мове.

Пэўна, зноў гэтак вяла мяне рука лёсу. Акурат у Валожыне ў рэдакцыі, летам 1978 года сустрэла ўпершыню Рыгора Русакевіча — свайго будучага мужа. А праз два гады, калі ўжо атрымала дыплом і па заяўцы рэдактара "Працоўнай славы" Сямёна Уладзіміравіча Ломачы размеркавалася на працу ў Валожын, мы з Рыгорам пажаніліся. Ён тады перайшоў на трэці курс Мінскай ВПШ.

Так з 1 жніўня 1975 года пачала працаваць у названай раённай газеце: карэспандэнтам аддзела пісем і масавай работы, сельгасаддзела, карэспандэнтам-арганізатарам раённага радыё...

На жаль, цяжкая хвароба на сем гадоў адлучыла мяне ад працы. Дзякуй Софіі Ігнацьеўне Кавязе, якая ўзначаліла ў 1989 годзе рэдакцыю. Па-мацярынску клапатліва аднеслася яна да мяне. Калі мне стала крыху лягчэй, угаварыла зноў ісці працаваць у свой калектыў, "да людзей". Давалася пачынаць, як кажучы, спачатку, спрабуючы паступова нібы тое немаўля, што вучыцца хадзіць, свае сілы. Машыністка, карэктар, карэспандэнт, загадчык аддзела сельскай гаспадаркі. Такім быў мой шлях са студзеня 1990 года да 11 лістапада 1997-га, калі прыняла прапанову старшыні раённага выканаўчага камітэта ўзначаліць аддзел інфармацыі

Валожынскага райвыканкама.

Гэта што датычыць працы. Нямаю прыемных змен адбылося і на пазычнай ніве за апошнія некалькі гадоў. 1996 г. — у серыі "Бібліятэка часопіса "Мала-



МОЙ ЛЁС, МАЯ ДАРОГА...

факультэт БДУ і журфак. І хаця Алег Антонавіч (тады ўжо сталы паэт, доктар філалагічных навук), разгледзеўшы ў сціпых радках вясковай дзяўчынкі тую "іскрынку", што завецца "боскім дарам", пераконаў, што мая дарога толькі на філфак і абяцаў сваю дапамогу, я ўсё ж абрала факультэт журналістыкі. Праўда, калі па шчырасці, не без уплыву асобных настаўнікаў...

Відаць, і сапраўды ў кожнага свой лёс, свая жыццёвая дарога. Я пайшла па такой. І ў 1970 годзе, скончыўшы Міхайлоўшчынскую дзесяцігодку, упершыню паехала ў сталіцу. Паспяхова здала ўступныя экзамены і, не зусім яшчэ верачы ў гэта, стала студэнткай факультэта журналістыкі Белдзяржуніверсітэта.

А вершы пісаліся пакрысе. Калі агорвала туга па родных мясцінах — вылівала яе на аркушы паперы пазычным радком, і становілася лягчэй на душы. Дзіця жывой прыроды, вольных вяскова прастораў, я задыхалася ў вялікім і тлумным, хоць і прыгожым, горадзе. Так і не змагла прывыкнуць да яго...

Калі займалася на другім курсе, выкладчык сучаснай рускай мовы Сцяпан Мітрафанавіч Грабчыкаў (хай будзе лёгка яго душы) папрасіў прынесці сшытак з маімі вершамі. А праз некаторы час адзін з іх з'явіўся ў калектыўным зборніку "Універсітэт пазычны". Там былі змешчаны творы як знакамітых беларускіх паэтаў, пачынаючы з Паўлюка Труса, хто калісьці вучыўся ў нашым універсітэце, так і студэнтаў.

Пасля першага курса праходзіла практыку ў роднай Ашмянскай раёнцы. Але выдавалася яна тады толькі на рускай мове. Мне ж вельмі хацелася пісаць па-беларуску. Таму на наступны год, а пасля і яшчэ раз, абрала Валожынскую "Пра-

маёнтка Казароўшчына. Удаву з дзіцем ён таксама ўзяў у двор працаваць.

Калі стаў дарослым, Тамаш Гіруць пачаў браць у арэнду зямлю, апрацоўваў яе, засяваў — з таго і жыў, сям'ю карміў. Цяжкая праца забрала сілы — памёр у 50 гадоў.

Яго сын, мой дзядуля, Антон Тамашавіч быў удзельнікам руска-японскай вайны 1904 года. Прайшоў Кітай, Манчжурью. Як удзельніку гэтай вайны, яму пасля далі дзяржаўную работу — працаваў стрэлачнікам на чыгунцы. Сям'і нярэдка даводзілася пераязджаць з месца на месца. Калі жылі ў вёсцы Вайганы на Валожыншчыне, 7 кастрычніка 1921 года нарадзіўся мой тата. Усяго ж у сям'і дзедда Антона і бабулі Анелі гадавалася сямёра дзяцей.

Але дзядуля быў практычна непісьменны, таму з часам яго звольнілі з чыгункі. Сваёй жа зямлі ў іх не было (бабуля працавала там жа). Давалася наймацца батрачыца да паноў. Тата, будучы хлапчанём, дапамагаў свайму бацьку пасвіць панскіх кароў у Багданаве. Адначасова і вучыўся ў Багданавіцкай школе. Як ні цяжка было матэрыяльна (не раз і галадаць даводзілася), але паспяхова скончыў шэсць класаў польскай школы. На той час гэта была вялікая грамата. Дарэчы, у таты засталіся і добрыя дзіцячыя ўспаміны аб пану Фердынанду Рушчыцу (знакамітым на ўвесь свет мастаку), які, праўда, рэдка наведваўся ў Багданаву, Але тое, які збіраў у канцы года сваіх работнікаў, частаваў іх і расказваў, што робіцца ў свеце, а для дзяцей падзіў сапалодкія сталы — засталася ў памяці...

У Міхайлоўшчыне (Ашмянскі раён) зноў працавалі — у двары пані Скіндаравай. Але прыйшоў 1939 год, Ашмяншчына, як і ўся Заходняя Беларусь, была вызвалена з-пад улады панскай Польшчы. І ўжо ў маі 1940-га ў гэтай вёсцы быў створаны калгас (першы ў раёне). Тату як практычна самага пісьменнага і талковага юнака (19 гадоў меў тады), абралі рахункаводам калгаса.

37 гадоў аддаў ён роднай гаспадарцы, больш трыццаці з іх быў галоўным бухгалтарам.

Тут жа, у Міхайлоўшчыне, сустрэў дзяўчыну-віцяблянку Верачку Драздову — маю матулю. Яна прыехала з бацькамі і малодшай сястрой Валяй пасля вайны з

навіліся сваімі, блізкімі. Цяжка працавала ў калгасе, вяла сваю гаспадарку, гадавала траіх дзетак...

З дапамогай старэйшых — брата Пеці і сястры Марыікі — я, падростаючы, пазнавала навакольны свет, знаёмілася з цудоўнымі куточкамі родных мясцін. Бацькам, занятым працаю ў калгасе і дома, не было калі асабліва няньчыцца з дзецьмі. Маёй галоўнай нянькаю была старэйшая на тры з паловай гады сястра. Толькі ўзімку, калі хлеббаробам можна было зрабіць хоць маленькі перадыш, я радавалася, што мама больш бывае дома, са мной. Як любіла я, калі матуля, упрывіўшыся па гаспадарцы, расказвала мне на цёплай печцы казкі, розныя цікавыя гісторыі ці чытала кніжкі.

А яшчэ мне падабалася, калі брат ці сястра вучылі ўрокі, асабліва вершы на памяць. Тады, запамінаючы ўслед, падказвала ім забыты радок. У пяць гадоў, памятаю, лёгка і з задавальненнем дэкламавала ўрывак з някрасаўскага "Бурлакі на Волзе"...

У верасні 1959 года з вялікай радасцю пайшла ў першы клас, да сямі гадоў не хапала яшчэ больш як паўтара месяца, але вельмі ж хацелася стаць школьніцай і мама ўпрасіла дырэктара школы прыняць мяне, каб не было слёз. Залічылі ў школу з умоваю, што буду добра вучыцца.

Родная міхайлоўшчынская школа... Мая маленькая, мая старэнькая, мая калыска і крыніца ведаў. Дарагія мае настаўнікі: Аляксандра Мікалаеўна, Яўгенія Аляксандраўна, Вера Герасімаўна, Ніна Іванаўна, Валянціна Сяргееўна, Ніна Тарасяўна, Зінаіда Аляксандраўна... Мой шануюны першы і апошні школьны дырэктар Міхаіл Мікалаевіч Пузіноўскі... Даруйце, што не ўсіх назвала, але ўсіх вас я светла і ўдзячна помню.

Якія гэта былі незабыўныя гады! Якім актыўным і дружным быў наш клас. Мы самі рыхтавалі вясельля і цікавыя школьныя навагоднія спектаклі, розныя канцэрты, з якімі выступалі перад землякамі-вяскоўцамі і на раённых конкурсах мастацкай самадзейнасці, даходзілі і да абласных. Хадзілі ў паходы, ездзілі на турзлёты, "цімурнічалі", дапамагаючы адзіночым нямоглым вяскоўцам, ветэранам вайны і сем'ям загінуўшых.

У 9-м класе абралі сакратаром школьнай камсамольскай арганізацыі. У тым



Так, нібыта пялёсткі маіх любімых рамонаў, час упарта абрывае гады з жыццёвага календара. Не ўтрымаць, не павярнуць імкліваю плынь жыцця. Але душа ніяк не хоча скарыцца гэтай плыні. Напэўна, вяртаецца ў маладую вясну, а пасля доўга заставацца ў прывабным цёплым лейцеку дапамагаюць удзячнаму даччынаму сэрцу светлыя ўспаміны аб маёй маці-Ашмяншчыне. Аб родных, да болю знаёмых мясцінах маёй вёсачкі, тых сцэжках, дзе бегала маё бесклапотнае басаногое дзяцінства і хадзіла ў пяшчотных абдымаках першага каханна юнацтва. Аб дарагіх суседзях-земляках, якія, веру, і сёння, як бывала не раз, прывецяць мяне, нібы родную...

Шчасця вам, дарагія, добрыя людзі, мае аднавяскоўцы. Добра і росквіту табе, мая Ашмяншчына, мая маленькая радзіма.

Валянціна ГІРУЦЬ-РУСАКЕВІЧ

НА ЗДЫМКУ: з аднакурснікамі (злева направа) Валянціна ПРАСКУРАВА, Валянціна ГІРУЦЬ, Тамара СКАРАХОД і Таццяна СМІРНОВА (1975 год).

P.S. 18 кастрычніка ў Валянціны Францаўны дзень нараджэння. Віншваем яе са святкам, зычым ёй і надалей добрага творчага настрою і плёну.

У АДКРЫТЫМ ФАРМАЦЕ

"Мы — хочам жыць у сучаснай краіне. Таму мы жадаем бачыць сучасны тэатр. Тэатр, які б распеў гісторыю пра нас, нашае пакаленне, нашу краіну, наш час. Мы хочам пазнаваць у мастацтве сябе і наваколле. Наш дэвіз — праз сучасныя словы да сучаснага тэатра", — менавіта такой з'яўляецца творчая пазіцыя Міжнароднага фестывалю сучаснага тэатра "Адкрыты фармат",



які плануецца правесці ў Мінску з 27 лістапада па 14 снежня. Мастацкі кіраўнік фестывалю, драматург Андрэй Курэйчык, генеральны прадзюсер фестывалю Уладзімір Ушакоў (пры падтрымцы Мінкульту РБ) мусяць пазнаёміць сталічных тэатралю з самабытнымі, цікавымі еўрапейскімі сцэнічнымі творами. У фестывалі сучаснага тэатра возьмуць удзел тэатральныя калектывы з Беларусі (Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Я. Купалы, тэатр імя М. Горкага, ТЮГ), Расіі (Цэнтр драматургіі і рэжысуры пад кіраўніцтвам Рошчына і Казанцава), Польшчы (Сучасны тэатр пантэмімы з Вроцлава), Чэхіі (Тэатр новага фронту з Прагі), Швецыі (Тэатр "Свен"). Напэўна, самай выбітнай падзеяй фестывалю стане паказ новага і ўжо нашумелага спектакля літоўскага рэжысёра Эймунтаса Някрошуса "Вішнёвы сад", які закрые "Адкрыты фармат" у Палацы рэспублікі. Плануецца, што ў Мінск завітаюць такія славуція рэжысёры і акцёры як К. Сярэбранікаў, В. Субоціна, У. Агеў, Я. Міронаў, А. Пятрэнка, Л. Максакава і многія іншыя.

НА ЗДЫМКУ: у будучыню глядзіць з надзеяй — А. КУРЭЙЧЫК.
ФОТА А. МАЦЮША

ТАРАСЫ НА ПАРНАСЕ

7 кастрычніка ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Я. Коласа, што ў Віцебску адкрыўся 78-ы тэатральны сезон. Да гэтага часу коласавы разыгралі адрозныя тры прэм'ерныя спектаклі: фантастасмагорыю на тэмы народнай пазмы "Тарас на Парнасе" С. Кавалёва (рэж. А. Лявляўскі), драму "Тэмацкі звер" А. Курэйчыка ў пастановцы Ю. Лізенгевіча а таксама "Жанчыну ў плясках" К. Абэ (рэжысёр-дэбютант І. Баяранцаў). Трэба адзначыць, што ў мінулым сезоне менавіта ў Коласаўскім тэатры было пастаўлена найбольш новых спектакляў (аж 12!), а лідэрам па наведванні стала пастановка Ю. Лізенгевіча "Непрыступная сеньёра" паводле п'есы Лопэ дэ Вегі.

А вось на першай сцэне краіны — Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Я. Купалы прайшоў толькі адзін прэм'ерны спектакль: "Барух-Эмануэль" Д. Пляксы ў рэжысуры маладога шведскага рэжысёра Н. Рынгера. Але ў планах Купалаўскага тэатра — чатыры новыя пастановкі. Напрыклад, спектаклі "Дзікае паліванне караля Стаха" (інсцэніроўка У. Савіцкага), а таксама "Івона, прынцэса Бургундская" В. Гамбровіча ў рэжысуры А. Гарцуева будучы гістарычны, касцюмны. Дырэктар тэатра Г. Давыдзкія плануе паставіць мюзікл паводле твораў Л. Пранчака "Афрыканская вандроўка", задумалі купалаўцы і ўвасобіць на Вялікай сцэне "Маленькія трагедыі" А. Пушкіна ў перакладзе Р. Барадулліна. (Адзначым, што ў мінулым сезоне глядачы найбольш наведвалі спектакль "Тутэйшыя" Я. Купалы, які быў адноўлены ў 2002 годзе.)

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М. Горкага распачаў новы тэатральны сезон (5 кастрычніка) з прэм'еры спектакля "Суцэпальнік удоў" у рэжысуры В. Грыгалонаса. У бліжэйшых планах гэтага тэатра, у мінулым сезоне якога самым улюбеным спектаклем публікі зрабіў твор Б. Луцкіні "Перад заходам сонца", аднаўленне знакамітай "Трохграшовай оперы" Б. Брахта.

В. Б.



ГАЛОЎНЫ БУДАЎНІК ЦУМа

Любіць Фёдар Якаўлевіч Крот прагуляць па праспекце Скарыны. Праўда, не так часта гэта адбываецца, бо і гады, і здароўе далёка ўжо не тыя, калі ён, яшчэ поўны моцы, бадзёрасці і розных летуценняў пра будучыню, забудоўваў гэты самы праспект адрозна пасля Вялікай Айчыннай вайны жылымі і адміністрацыйнымі памяшканнямі. Цяжка яму крочыць, бо што ні кажы, а за плячыма дзевяноста гадоў, а ўсё адно, калі ён, былы ўпраўляючы будтрэста № 1, на долю якога выпала аднаўляць, адбудоўваць спалянены вайною Мінск з руінаў, васьм у тыя самыя хвіліны, калі ён зноў і зноў аказваецца на праспекце Скарыны, на душы ў яго свет-

Сёння ААТ "ЦУМ "Мінск" адно з вядучых гандлёвых прадпрыемстваў Беларусі. Дастаткова сказаць, што аб'ём тавараабароту адрозна пасля адкрыцця восенню 1964 года складаў 35,2 мільёна рублёў. А ў перыяд рэканструкцыі ўнівермага, якая вялася ў 90-х гадах мінулага стагоддзя, гэтая лічба перасягнула мяжу ў 150 мільярдаў рублёў. Сёння ж гадавы аб'ём тавараабароту ўзрос у два разы і ў супастаўляльных цэнах роўны 2016 мільярдам рублёў.

Фінансавыя вынікі таксама характарызуюцца высокімі паказчыкамі. Узровень рэнтабельнасці адпаведна складаў: у 1965 годзе 2,29 працэнта да тавараабароту, у 1995 — 6,5 працэнта, а за мінулы год лічба рэнтабельнасці роўная 5,90 працэнта.

Мала хто помніць, з чаго і як пачыналася дзейнасць гэтага найгадоўнага гандлёвага прадпрыемства рэспублікі. Але ёсць яшчэ жывыя сведкі тых не такіх ужо быццам і блізкіх, ды не такіх і далёкіх гадоў.

Я асабіста прапанаваў размясціць кран унутры збудавання, бо згодна праекта яно, збудаванне, задумвалася квадратнае, і ў гэтым разе стралы хапала на ўсе чатыры бакі...

Доўга ўзводзілі ЦУМ — шэсць гадоў. Чаму? І на гэта ў Фёдара Якаўлевіча свой адказ:

— Вазьміце апорныя калоны. Па праекце яны павінны былі дастаўляцца на аб'ект у гатовым выглядзе. Але ж мы самі іх рабілі на сваім заводзе. Быў такі на ТЭЦ-3. Мы залівалі аснастку-форму, прыдуманую нашымі дарослымі вынаходнікамі-рацыяналізатарамі, рыхтавалі гатовую прадукцыю да транспарціроўкі...

дзеёся ты, браток, на адным і тым жа месцы?" — пажартаваў Міхаіл Іванавіч. Але я душою пачуў: ніякі гэта не жарт, тут усё вельмі сур'ёзна. І не памыліўся. "Вось што, — працягваў Лагір, — на Ленінскім праспекце, як ты, напэўна, ведаеш, у хуткім часе здаюць у строй новы ўнівермаг, ён пакуль назвы не мае, але за гэтым справа не стане, тут іншае — патрэбна кіраўнік для новага магазіна, і абкам вырашыў, што лепш за цябе ніхто з гэтым не справіцца". Ён гэтак прамовіў і запытальна паглядзеў на мяне: што я думаю? А што я мог думаць?

— Міхаіл Іванавіч! Даражэнькі! За што мне такое пакаранне? Чым я правініўся

НА СКРЫЖАВАННІ ДВУХ ВЯКОЎ

ла, молада, святочна. І бачацца яму ў гэтыя самыя хвіліны пражытыя гады — цяжкія, трагічныя, але адначасова і напоўненыя нечым вялікім, значным, усім тым, што і складала яго доўгае, цяжкае, без перабольшвання, гераічнае жыццё.

— З дзяцінства я — круглы сірата, бо бацькі памерлі ад тыфу і куды мне было падзецца? — згадвае Фёдар Якаўлевіч. — Дзякуючы савецкай уладзе скончыў сямігадку ў Слуцку. Там жа, у Слуцку, паступіў у прафтэхвучылішча, атрымліваў сорок рублёў стипендыі, харчаваўся ў сталойцы вучылішча. Словам, з таго часу я займаю прафесію будаўніка, з якою не расставаўся ніколі, да самага выхаду на пенсію...

Расказваючы пра ваенныя гады, Фёдар Якаўлевіч не забыў успомніць І. Варвашэню — мужа па падпольшчыка і партызана, пад непасрэдным кіраўніцтвам якога быў сфарміраваны партызанскі атрад імя Фрунзе, што базіраваўся на тэрыторыі Слуцкіны і ў баявым складзе якога знаходзіўся Фёдар Якаўлевіч.

Прагналі акупантаў, вызвалілі Мінск, і Фёдару Якаўлевічу работы хапала: сталіца ўся ў руінах, ацалелых дамоў захавалася зусім няшмат.

— Будаваў не толькі жыллё, а і адміністрацыйныя, прамысловыя памяшканні, — кажа Фёдар Якаўлевіч. — Оперны тэатр быў разбураны, былі авіяцыйны завод таксама часткова разбамбіла нямецкая авіяцыя, васьм мы, будаўнікі, і стараліся як мага хутчэй вярнуць сталіцу і яе жыхароў да нармальнага, чалавечага жыцця.

Далей Фёдар Якаўлевіч згадвае пра 1958 год, у час якога і заклалі падмурак пад будучы сталічны ЦУМ.

— Цяжкасць узвядзення гэтага гандлёвага дома заключалася ў тым, — падкрэслівае былы ўпраўляючы будтрэста № 1, — што яго задумалі паставіць на балоцістай мясціне. Апроч усяго, вакол былі жыллыя драўляныя хаты. Іх трэба было, як кажуць, знесці. А куды падзецца людзям, жыхарам гэтых хатаў? Перасялялі іх на вуліцу Пераносную, цяпер яна называецца інакш — Кузьмы Чорнага. Пасля вайны, дый у пяцідзясятыя гады, людзі, як і дзяржава, жылі бедна, але перасяленцам дзяржава дапамагала як магла: выдзялялі дошкі, цэмент, цэглу...

Не забыў Фёдар Якаўлевіч і таго, што адрозна ж, пасля закладкі падмурка пад будучы ЦУМ, нельга было ўстанавіць як след вежы кран, без якога пра далейшую будоўлю і гаварыць не даводзілася.

— Выйсць з любога становішча можна знайсці, толькі трэба гэтага моцна захцець ды мець за плячыма належны жыццёвы вопыт, — не без гумару зазначае Фёдар Якаўлевіч, — які б я быў упраўляючы будаўнічага трэста, калі б і ў дадзеным выпадку не бачыў, што трэба рабіць?



А падлога? Першапачаткова яна задумвалася з пластыка. Але хіба гэтакая падлога доўга служыла б ва ўнівермагу, дзе кожны дзень тысячы наведвальнікаў? Гэта ўжо наша, будаўнікоў, ідэя замяніць пластыкавую падлогу на мазаічную. Жыццё пацвердзіла правільнасць нашага рашэння: доўга, да самай рэканструкцыі, служыла мазаічная падлога.

Амаль сорок гадоў назад здаваў Ф. Я. Крот ЦУМ "Мінск" прыёмнай камісіі Мінгарвыканкама, у склад якой абавязкова ўключаліся прадстаўнікі з пажарнай аховы, санстанцыі, з Дзяржбуду, Архбудкантролю... Робячы прагуляні на праспекце Скарыны, ён часцяком садзіцца на лавачку на плошчы Якуба Коласа і скіроўвае свой позірк у бок ЦУМа "Мінск". Ён бачыць ужо рэканструяванае памяшканне, каля гадоўнага ўваходу заўсёды шматлюдна. Так тут з таго самага часу, калі гэты гандлёвы аб'ект уступіў у строй.

ПЕРШЫ ДЫРЭКТАР

Да таго, як узначаліся працоўны калектывы ЦУМа "Мінск", Іван Іванавіч Каленнікаў працаваў дырэктарам Мінскага Дзяржаўнага ўніверсальнага магазіна, што насупраць Нацыянальнага банка Беларусі. Прызнацца, яму не надта хацелася пакідаць абжытае месца і пераходзіць на новае, дзе ўсё, само сабою, давалася пачынаць з нуля.

— Дзесьці напярэдадні лета 1964 года мяне выклікаў першы сакратар Мінскага прамысловага абкама партыі Міхаіл Іванавіч Лагір. Так, у тую пару існавалі прамысловыя і сельскія абкамы, — пачынае свой апавед І. Каленнікаў. — "Ці не засе-

перад вамі?! План мы даём з месяца ў месяц, калектывы, дзе я зараз працую, стабільны, а ведаецца, колькі мне каштавала нерваў і крыві, пакуль я сабраў гэты калектывы? Не адзін год марокі.

— Не згодзіся з маёй прапановай, то глядзі, каб не пашкадаваў, бо выбар у цябе адзін: альбо ты збіраешся на новае месца работы, альбо...

Іван Іванавіч з'яўляўся камуністам, і любое рашэнне партыі для яго — закон. Словам, ён неўзабаве напісаў заяву аб звальненні з ГУМа (стала замацаваная назва) і пачаў збірацца. Падаўся ён з ранейшага месца працы не адзін — з ім разам у ЦУМ перайшлі сто чалавек, і гэта дужа дапамагло яму вырашаць тыя задачы, якія гэтак неспадзявана ўзніклі. А яны, гэтыя задачы, сапраўды былі няпростыя, бо калі ён толькі з'явіўся на парозе ЦУМа, то ўбачыў не надта відовішчную карціну: яшчэ не поўнасьцю закончаны будаўнічыя работы, у гандлёвай зале, у адміністрацыйных кабінетах маніруецца абсталяванне, шліфуецца падлога, вакол пыл, друз, неразбярэха, а яму ледзь ужо не даводзіць план тавараабароту. Паглядзеў ён на ўсё гэта і яшчэ раз пераканаўся, што ох, як ён шкадуе, што не пераканаў І. М. Лагіра, паслухаўся таго, не настаяў на сваім. Адно, праўда, суцяшала: ён усё ж не адзін, з ім перайшлі адчыняць новы ўнівермаг сто чалавек. А гэта немалая сіла, з якой можна было вырашаць шмат што.

Да сярэдзіны восені ЦУМ "Мінск" быў адчынены і пачаў працаваць. Людзей у першыя дні наплыло столькі, што зламалі ўваходныя дзверы, нават міліцыя не дапамагла. Але літаральна на наступны тыдзень сітуацыя нармалізавалася. Іван Іванавіч няспешна хадзіў па гандлёвай зале, і

адчуваў, што ягоная душа быццам поўнілася нейкай светлай, чароўнай музыкай. Бо калі ён першы раз ступіў суды і ўбачыў, колькі яшчэ заставалася будаўнічых недаробак, то не верыў, што ўсё наладзіцца ў вызначаны тэрмін. А менавіта такую задачу паставіў перад ім М. Лагір — што хочаш рабі, а каб новы ўнівермаг адчыніўся ў сярэдзіне восені 1964 года.

У той час, калі пачаў працаваць ЦУМ "Мінск", праблемы выканання плана тавараабароту не існавалі. Тады тавараў не хапала, і таму цумаўскія таваразнаўцы калілі па ўсім Савецкім Саюзе ў пошуках гэтага самага тавара, здабывалі ўсё, у чым была вострая неабходнасць, дзе толькі можна: у Прыбалтыцы, на Украіне, у розных рэгіёнах Расіі... Па выніках работы за 1965 год Міністэрства гандлю рэспублікі прысудзіла ЦУМу "Мінск" першае месца сярод універмагаў Беларусі з уручэннем Чырвонага Сцяга. Дарэчы скажаць, што і ў далейшым цумаўцы неаднаразова выходзілі пераможцамі ў спаборніцтве не толькі ўнівермагаў, гандлёвых прадпрыемстваў рэспублікі, а і ўсяго Савецкага Саюза, бо менавіта яны з'яўляліся пачынальнікамі новых формаў і метадаў гандлю.

У чэрвені 1966 года ў Маскве адбылася ўсесаюзная нарада работнікаў гандлю, на якой прысутнічаў Генеральны сакратар ЦК КПСС Л. Брэжнёў, міністр гандлю СССР А. Строеў. У дакладзе міністра гандлю, што прагучаў на гэтай нарадзе, ЦУМ "Мінск" быў названы адным з лепшых універмагаў краіны па шматлікіх паказчыках.

Тады ж, у чэрвені 1966 года, у час нарады, І. Каленнікава ўзнагародзілі ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. А ўжо ў 1967 годзе Прэзідыум Вярхоўнага Савета БССР адзначыў яго Ганаровай граматай за заслугі ў развіцці гандлю, паляпшэнні гандлёвага абслугоўвання насельніцтва. Тым жа самым Указам яму прысвоілі высокае званне заслужанага работніка гандлю.

У кастрычніку 1969 года яго выклікалі ў ЦК КПБ і прапанавалі пасаду намесніка міністра гандлю рэспублікі. На гэтай працы ён знаходзіўся да чэрвеня 1975 года. Магчыма, што і потым не пайшоў бы ў адстаўку, але раны, атрыманыя ў час вайны, давалі аб сабе знаць усё болей і болей, асабліва турбавала кантузія, атрыманая ў маі 1942 года ў баях пад Наварасійскам. У яго да гэтай пары не праходзіў шум у галаве — гэта ўсё яна, праклятая вайна...

Побач з І. Каленнікавым у ЦУМе "Мінск" працавалі на розных пасадах і ў частках трыццаць ветэранаў і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны. Сярод іх і Герой Савецкага Саюза Міхаіл Сідаравіч Сахненка, які досыць доўгі час з'яўляўся загадчыкам таварнага складу.

— Запомніў я Міхаіла Сідаравіча вось чаму, — заканчвае Іван Іванавіч свае згадкі, — я ўжо гаварыў, што ў той час, калі я ўзначальваў ЦУМ, нас, цумаўцаў, заўсёды адольвала адно і тое ж: дзе ўзяць неабходны тавар? Грошай у людзей хапала, а васьмь як і чым іх атаварыць — вялікае пытанне. Выкручаліся, як маглі. Да Дня 8-га Сакавіка я неаднаразова камандзіраваў Міхаіла Сідаравіча з Жанай Ліпень, тагачасным выдатным спецыялістам і маім адным з галоўных памочнікаў і дарадцаў, на поўдзень, і яны дастаўлялі самалётам жывыя кветкі: мімозы, гіяцынты, цюльпаны... Гэта сёння кветак мора, а тады...

ДРУГОЕ НАРАДЖЭННЕ

Ужо тады, калі сталічны ўнівермаг толькі-толькі быў здадзены ў эксплуатацыю, усе заўважылі: ён цесны, не хапала

ні складскіх, ні гандлёвых плошчаў. Пра гэта мне са скрухай гаварылі і першы ягоны дырэктар І. Каленнікаў, і Ніна Канстанцінаўна Красоўская, якая цяпер на пенсіі, і якая досыць доўгі час з'яўлялася таваразнаўцам, загадчыцай галантарэйнага аддзела.

— Галантарэйю мы размяшчалі дзе толькі маглі: на лесвічных пляцоўках, ва ўсіх магчымых закутках, — гаворыць Ніна Канстанцінаўна і, відаць, тое, аб чым яна згадвае, нават сёння, калі, здавалася б, не павінна нікім чынам яе хваляваць, бо даўно адышло, адплыло ў мінулае, у нябыт, усё ж разварушае яе колішнія перажыванні, і гэта можна зразумець, бо ўсё, аб чым яна зараз кажа, з'яўлялася яе жыццём, яе лёсам, — і выйсце мы бачылі толькі ў гэтым, бо аб асобным месце для галантарэй і думаць нельга было. Аб якім асобным месцы тады можна было гаварыць, калі будаўнікі здалі нам толькі два гандлёвыя ды трэці адміністрацыйны паверхі, а ў цокальным знаходзіліся склады?

Між тым Мінск разрастаўся, большаў, выбіраўся са сваіх старых межаў на далёкія і блізкія ўскраіны, бліжэй да кальцавой, а месцамі нават і за кальцавую дарогу. Колькасць ягоных жыхароў таксама з году ў год павялічвалася, а значыць, павялічвалася і колькасць пакупнікоў у новым сталічным універмагу.

Тады, калі кіраўнікамі ЦУМа з'яўляліся перш Г. Сухій, а потым Р. Краўчанка, якое яны знаходзілі выйсце? Рабілі розныя перапланіроўкі, перастаюўкі, мянялі тэхналагічнае абсталяванне. На нейкі час, вядома, гэта дапамагала, плошча заставалася адна і тая ж, але ўжо з'яўлялася магчымаць выстаўкі, вывесіць, паказаць пакупнікам больш тавара, а гэта, безумоўна, уплывала на павелічэнне тавараабароту, на прадукцыйнасць працы, на зарплату ў бок, само сабою, яе росту.

І ўсё ж кардынальна гэта нічога не мяняла. Бо зразумела, што без карэннай рэканструкцыі не абыйсця. Дзеля гэтага патрэбны былі грошы і немалыя. Апроч таго, паўставала ў сувязі з гэтым яшчэ адно: каб пачынаць рэканструкцыю, трэба зачыняць універмаг на доўга, напэўна, не на адзін год. А хто гэта дазволіў бы? ЦУМ даваў у рэспубліканскі дый ва ўсесаюзны бюджэтны немалявы грошы, і таму, вядома, улады і слухаць не захацелі б пра тое, каб ЦУМ спыняў сваю гандлёвую дзейнасць на няпэўны час. А хіба на самую рэканструкцыю не патрэбны былі грошы? Адкуль іх браць?

Адным словам, зачараванае кола, выйсця з якога ніхто не бачыў. Але пакрысе, паціху ды памалу справа ўсё ж зрушылася з месца. Ужо ў 1982 годзе тагачасны дырэктар ЦУМа Г. Шавялевіч прапанаваў варыянт скарыстання сквера, што каля ўнівермага, для ўзвядзення прыкладна такой жа гандлёвай залы, як і ў існуючым памяшканні, злучыўшы іх закрытым праходам. Аднак, галоўнае архітэктурна-планіровачнае ўпраўленне Мінгарвыканкама гэты варыянт адхіліла.

Па-сапраўднаму рэканструкцыя, а дакладней, другое нараджэнне ЦУМа "Мінск" пачалося з таго часу, калі ягоным дырэктарам стаў Вальдэмар Чэслававіч Юшкевіч — чалавек у гандлі рэспублікі не новы, бо да гэтага часу ён колькі гадоў з'яўляўся намеснікам начальніка ўпраўлення гандлю Мінгарвыканкама.

— Перыяд рэканструкцыі выпаў на нялёгкі час, — гаворыць Вальдэмар Чэслававіч, — якраз, як на ліха, ішоў 1990 год, распад СССР, нястрымная інфляцыя, дэфіцыт тавараў, уводзілася талонная сістэма і з паліц магазінаў скуплялася ўсё, што на іх мелася. Нездарма адзін з рэкламных агентаў у тую пару прапанаваў даць рэкламны псеўданім універмагу — "Цытадэль гандлю". Яно так і выглядала на самай справе, бо ўнівермаг акружала

будаўнічая агароджа, каля варот якой перад адкрыццём збіраўся натоўп пакупнікоў, які работнікі міліцыі строілі групамі па 30—40 чалавек і суправаджалі ў магазін.

Нягледзячы ні на што, рэканструкцыя ўсё ж пачалася. На гэта мала хто мог адважыцца, але Вальдэмар Чэслававіч такі ўжо чалавек — калі бярэцца за што, то не зважае ні на якія перашкоды. Характар у яго цвёрды, настойлівы. Гэта я сцвярджаю з упэўненасцю, бо ведаю яго даўно, мо каля дваццаці гадоў, як пазнаёміўся з ім, і заўсёды, калі ні сустрану яго, калі ні ўбачу, заўважаю, што ён ані не мяняецца. Сёння ў гандлі працаваць хіба проста і лёгка? А ЦУМ "Мінск", які ўзначальвае ён з 1987 года, як быў "флагманам гандлю рэспублікі яшчэ з той, савецкай, пары, то такім і застаўся. І я разумею, што гэта ў многім дзякуючы яму, дырэктару, які ўмее ўбачыць і прадбачыць, ведае, што трэба рабіць, каб пакупнік, прыйшоўшы ў ЦУМ, вяртаўся з магазіна не з пустымі рукамі.

— Як было не пачынаць рэканструкцыю? — разважае Вальдэмар Чэслававіч і ў гэтых развагах быццам вяртае і сябе, і мяне ў канец 1989 года. — Напрыканцы васьмідзесятых ЦУМу споўнілася дваццаць пяць гадоў, і за гэты час падземныя камунікацыі, трубы значна паднасіліся, час ад часу адбываліся затопленні, а ў нас жа ў падвале знаходзіліся склады з таварам... Яшчэ горш з пажарнай бяспекі... Так што не толькі з-за недахопу плошчаў давалася пачынаць перабудоўваць універмаг...

Пасля закрыцця ўнівермага частка плошчаў адчыняецца для абслугоўвання пакупнікоў. Дзеля таго ж самага, каб зарабляць сродкі на вядзенне рэканструкцыі, а таксама, каб захаваць працоўны калектыў, былі адчынены два філіялы магазін "Камароўскі" на вуліцы В. Харужай і "Тавары для жанчын" на вуліцы Куйбышава, дзе працаўладкаваліся дзвесце работнікаў універмага.

У рэшце рэшт 22 верасня 1994 года падпісваецца акт дзяржкамсіі аб уводзе ў эксплуатацыю першай і другой чаргі рэканструкцыі. Пачыналася будаўніцтва трэцяй чаргі, якое адбывалася больш гладка, бо ўжо быў накоплены вопыт, вырашаны пытанні па якасці, па забеспячэнні матэрыяламі і абсталяваннем.

У выніку ўсё скончылася 15 снежня 1997 года, калі ўступіла ў строй і трэцяя частка рэканструкцыі. Тады ж і наведваў універмаг Прэзідэнт дзяржавы А. Р. Лукашэнка. Усе, хто сустракаў яго, радаліся неймаверна, казалі, што заканчэнне рэканструкцыі, па сутнасці, другое нараджэнне ЦУМа "Мінск". Яно і сапраўды так, бо агульная плошча павялічылася намнога і складае цяпер 26,7 тысячы квадратных метраў, гандлёвая — 8,5 тыс. кв. м., складская — 5,6 тыс. кв. м. Значна палепшыліся сацыяльна-бытавыя ўмовы для работнікаў. Бо цяпер ва ўнівермагу працуюць кафэ на 120 месцаў, два бары, цырульня, спартзала, актовае зала, з'явіўся медыцынскі цэнтр, гардэроб з душавымі. Механізаваны пагрузачна-разгрузачныя работы. Для разгрузкі тавараў маюцца дзве рампы на вострым месцаў, устаноўлены тры пасажырскія ліфты, у гандлёвай зале дзейнічае вострым эскалатару, што, безумоўна, паспрыяла для наведвання пакупнікамі ўсіх паверхі.

— На скрываўні двух вякоў ЦУМ "Мінск" апынуўся ў няпростай сітуацыі, — заканчвае Вальдэмар Чэслававіч, — раней у нас не хапала тавараў, а потым нечакана ды неспадзявана надышла пара, калі гэтага тавара заваліся, а людзі збяднелі... Да сённяшняга дня гэтак... Стыхія рынку... Але мы да яе падрыхтаваліся... Цудоўна, што свечасова спахапіліся, правялі рэканструкцыю, якая для нас, безумоўна, як другое нараджэнне, бо хіба сённяшні ЦУМ параўнаеш з тым, ранейшым, які некалі ўваў ў строй восенню 1964 года?

З ім нельга не пагадзіцца, бо і знешні, і ўнутраны выгляд універмага змяніўся да непазнавальнасці, вядома, у лепшы бок. Галоўная сутнасць гэтых зменаў у тым, што ЦУМ "Мінск" на сённяшні дзень — вядучае гандлёвае прадпрыемства Беларусі, яно — жыватворная крыніца папаўнення гарадскога і рэспубліканскага бюджэтаў.

Іван КАПЫЛОВІЧ

НА ЗДЫМКАХ: Цэнтральны ўнівермаг; сустрэча Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь з калектывам ЦУМа, а таксама пакупнікамі ўнівермага. Снежань 1997 г.; першы дырэктар сталічнага ЦУМа І. КАЛЕННИКАЎ у час наведвання ім Сапун-гары ў Севастопалі — горадзе, які ён вызваў ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Рэспубліканскі цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя праводзіць адкрыты рэспубліканскі конкурс на стварэнне лепшага плаката пад дэвізам "Небяспека — СНІД".

Галоўнай мэтай конкурсу, які праводзіцца з 1 кастрычніка па 16 снежня 2003 года, з'яўляецца адлюстраванне сродкамі плаката глабальнай небяспекі СНІД — цяжкага інфекцыйнага захворвання, з якім змагаецца чалавецтва планеты.

Арыгіналы плакатаў, якія наклеіваюцца на цвёрдую аснову памерам 60x80 см, выконваюцца ў тэхніцы, спрыяльнай аўтару (гуаш, тэмпера, фотамантаж і інш.).

Фотаплакаты прадстаўляюцца ў адрэтушаваным выглядзе. На адваротным баку плакат пазначаецца дэвізам з шасцізначнай лічбы (вышыня знакаў — 1 см). Пад гэтым жа дэвізам прадстаўляецца заклены канверт, у якім павінны знаходзіцца звесткі аб аўтары і яго адрас.

Арыгіналы плакатаў, прадстаўленыя на конкурс, якія не адпавядаюць умовам конкурсу, журы не разглядаюць.

За лепшыя плакаты ўстанавіваюцца тры прэміі:

адна першая — 500000 руб.;
адна другая — 300000 руб.;
адна трэцяя — 200000 руб.

Журы мае права, зыходзячы з прадстаўленых прапаноў, мяняць колькасць прэмія і іх памеры ў межах вызначанай агульнай сумы прэмія. Прэміраваныя плакаты будуць друкавацца паліграфічным спосабам, астатнія — у месячны тэрмін пасля падвядзення вынікаў конкурсу вяртаюцца аўтарам.

Незаатрабаваныя плакаты знішчаюцца з афармленнем адпаведнага ліста. Друкаваныя плакаты з'яўляюцца ўласнасцю Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя і выкарыстоўваюцца ўпаўняўнікам у справе пашырэння барацьбы са СНІДам.

Удзельнікі конкурсу ў вызначаны тэрмін падаюць свае прапановы журы па адрасе: г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 47, Музей сучаснага выяўленчага мастацтва.

Заўвагі:
Кансультацыі адносна тэматыкі конкурсу, тлумачальныя матэрыялы ўдзельнікі конкурсу могуць атрымаць у Рэспубліканскім цэнтры (220030 г. Мінск, вул. Ульянаўская, 3, тэл.: 227-42-16);

згодна з рэкамендацыяй Сусветнай арганізацыі аховы здароўя ў плакатах па барацьбе са СНІДам нельга выкарыстоўваць выявы альбо сімваліку, якая адмоўна ўздзейнічае на псіхіку людзей.

БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАЎНАЯ АКАДЭМІЯ МУЗЫКІ

АБ'ЯВЛЯЕ ПРЫЁМ НА 2003 год У АСІСТЭНТУ-СТАЖЫРОЎКУ з адрывам ад вытворчасці па спецыяльнасці ФАРТЭПІЯНА

У асістэнтур-стажыроўку Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі прымаюцца асобы, якія маюць вышэйшую адукацыю і з'яўляюцца грамадзянамі Рэспублікі Беларусь, асобы беларускай нацыянальнасці — грамадзяне замежных краін, Грамадзяне Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Казахстан, Кыргызскай Рэспублікі, Рэспублікі Таджыкістан, а таксама замежныя грамадзяне, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь. Асобы, якія паступаюць у асістэнтур-стажыроўку падаюць заяву на імя рэктара акадэміі. Да заявы дадаюцца наступныя дакументы:

- асабісты лістак па ўліку кадраў, аўтабіяграфія і дзве фотакарткі 3x4;
- выпіска з пратакола пасяджэння савета факультэта для асоб, якія рэкамендаваны для паступлення ў асістэнтур-стажыроўку непасрэдна пасля заканчэння ВУН;
- копія дыплама аб вышэйшай адукацыі;
- выпіска з працоўнай кніжкі;
- рэферат па выбранай спецыяльнасці;
- пашпарт, дыплом аб вышэйшай адукацыі прад'яўляецца асабіста.

Паступаючыя здаюць уступныя экзамены па спецыяльнасці, калектыву і замежнай мове.

Прыём дакументаў праводзіцца з 13 па 16 кастрычніка 2003 года.

Уступныя экзамены - з 20 па 28 кастрычніка 2003 года.

Даведкі па адрасе: г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 30, каб.№ 122, тэл.226-11-76.

БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАЎНАЯ АКАДЭМІЯ МАСТАЦТВАЎ

аб'яўляе конкурс па заміячэнні пасады прафесарска-выкладчыцкага складу:

- прафесара кафедры манументальна-дэкаратыўнага мастацтва;
- дацэнта кафедры манументальна-дэкаратыўнага мастацтва;
- дацэнта кафедры інтэр'ера і абсталявання;
- дацэнта кафедры дызайну.

Тэрмін падачы заяў — адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.

Заявы і дакументы, згодна ўмове аб конкурсах, падаюцца на імя рэктара акадэміі па адрасе: 220012, г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 81, адрас кадраў, тэл. 232-77-34.





ВІНШУЕМ!

УСЕ КВЕТКІ — МАЭСТРА

"Эпохай Елізар'ева" называюць найноўшую гісторыю жыцця Беларускага балета 30 апошніх гадоў. Гэтае спалучэнне слоў, як магчымы гук, лунала ў атмасферы вечара 7 кастрычніка, падчас урачыстай імпрэзы ў Нацыянальным акадэмічным тэатры балета Беларусі. Тэатр і яго шматлікія госці, сярод якіх былі высокія афіцыйныя асобы, вядомыя дзеячы мастацтва, журналісты, замежныя дыпламаты, аматары харэаграфіі, віншавалі мастацкага кіраўніка і дырэктара Валянціна Елізар'ева з 30-годдзем творчай дзейнасці. Адбыўся і паказ ужо легендарнага і неўміручага спектакля "Стварэнне свету", адной з першых пастановак маэстра на мінскай сцэне... Аднак больш падрабязна пра ўражанні таго святочнага вечара — у адным з наступных нумароў "Ліма".

С.Б.

ФОТА М. ЗАМУЛІВЧА

АФІША КАСТРЫЧНІКА

Нацыянальны акадэмічны тэатр балета РБ
пл. Парыжскай Камуны,
1, тэл. 234-06-66

- 17 — П. Чайкоўскі "Шаўкунчык"
 - 19 (раніца) — К. Хачатурян "Чыпаліна"
 - 21 — А. Адан "Жызель"
- Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, ввечэрніх а 19-й гадзіне.

Нацыянальны акадэмічны тэатр оперы
пл. Парыжскай Камуны,
1, тэл. 234-10-41

- 18 — М. Мусаргскі "Хаваншчына" (прэм'ера)
 - 19 — Д. Расіні "Севільскі цырульнік"
 - 23 — В. А. Моцарт "Чарадзейная флейта"
- Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, ввечэрніх а 19-й гадзіне.

Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі
вул. Крапоткіна, 44,
тэл. 234-60-08

- 17 — Э. Сагалаў "Палёты з анёлам"
 - 18 — М. Адамчык, М. Клімковіч "Чорны квадрат", кабарэ-дэтэктыў
 - 19 — Д. Альмагор "Толькі дурні сумуюць", спектакль-прытча
 - 21 — А. Курэйчык "Понцій Пілат", драма
 - 23 — С. Алексіевіч "Чарнобыльская малітва"
 - 24 — С. Кавалёў "Балада пра Бландою"
- Пачатак спектакляў а 19-й гадзіне.

Беларускі Дзяржаўны маладзёжны тэатр
вул. Даўмана, 1,
тэл. 289-32-62

- 17, 22 — Б. Шоу "Пігмаліён"
 - 18 — І. Б. Зінгер "Тойбеле і яе дэман"
 - 19 — Т. Уільямс "Трамвай "Жаданне"
 - 22 — М. Куліш "Казанне пра Гуску..." (прэм'ера)
 - 24 — А. Астроўскі "Позняе каханне"
- Пачатак ввечэрніх спектакляў а 19-й гадзіне.

Беларускі паэтычны тэатр аднаго акцёра "Зьніч"
(касцёл св. Сымона і св. Алены, пл. Незалежнасці, 15,
тэл. 220-56-32)

- 20 — А. Залётнеў "Адзінокі птах", рамантычная манаопера

(у памяшканні Нацыянальнага акадэмічнага драмтэатра імя М. Горкага)
Пачатак спектакля а 19-й гадзіне.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М. Горкага
вул. Валадарскага, 5,
тэл. 220-15-41, 220-39-66

- 17 — Я. Купала "Раскіданае гняздо"

Малая сцэна

- 17 — Э. Радзінскі, Ф. Дастаеўскі "Рупетка"
- Пачатак спектакляў а 19-й гадзіне.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я. Купалы
вул. Энгельса, 7,
тэл. 227-17-17

- 17 — Д. Патрык "Дзіўная місіс Сэвідж"
- 18 — А. Курэйчык "Згублены рай"
- 19 — М. Чарот, Далейкія "Ажаницца — не журыцца"
- 20 — М. Сайман "Я не пакіну цябе..."
- 23 — А. Астроўскі "Свае людзі — палладзім"
- 25, 25 — У. Бутрамееў "Страсці па Аўдзею"

Малая сцэна

- 17 — Я. Баршчэўскі "Беларусь у фантастычных апавяданнях"
 - 18 — А. Папова "Муж для паэтэсы"
 - 20 — Ф. Шылер "Каварства і каханне"
- Пачатак спектакляў а 19-й гадзіне.

Беларускі Дзяржаўны маладзёжны тэатр
вул. Даўмана, 1,
тэл. 289-32-62

- 17, 22 — Б. Шоу "Пігмаліён"
 - 18 — І. Б. Зінгер "Тойбеле і яе дэман"
 - 19 — Т. Уільямс "Трамвай "Жаданне"
 - 22 — М. Куліш "Казанне пра Гуску..." (прэм'ера)
 - 24 — А. Астроўскі "Позняе каханне"
- Пачатак ввечэрніх спектакляў а 19-й гадзіне.

Беларускі паэтычны тэатр аднаго акцёра "Зьніч"
(касцёл св. Сымона і св. Алены, пл. Незалежнасці, 15,
тэл. 220-56-32)

- 20 — А. Залётнеў "Адзінокі птах", рамантычная манаопера

У СТАЛІЦЫ

ЗАЛА КАМЕРНАЙ МУЗЫКІ

пр. Ф. Скарыны, 44а
тэл. 284-44-33,
284-47-09



21 — Віртуозныя дыялогі. Дыпламанты міжнародных конкурсаў Наталля КОРСАК (домра), Кацярына МАРЭЦКАЯ (фартэпіяна), з удзелам лаўрэата Міжнароднага конкурсу Мікалая Марэцкага. Творы Цыганкова, Сарасата, Паганіні, Мендэльсона.

23 — "Галантнае запрашэнне". Грае Мінскі струнны квартэт: Аляксей Уласенка, Юрый Герман (скрыпкі), Уладзімір Хімарода (альт), Дзяніс Скліраў (віяланчэль).

НА ЗДЫМКУ: Мікалай МАРЭЦЦІ.
ФОТА А. МАЦЮША

КАНЦЭРТЫ

ПЯТЫ СЕЗОН



Мінчук-меламаны з пачаткам рамонтных работ у будынку Беларускай дзяржаўнай філармоніі пазбавіліся не толькі вялікай канцэртнай залы. Зачынілася і ўтульная "Музычная гасцёўня", якая кожны гадоў таму з'явілася ў філарманічных сценах і вечарыні ў якой наладжвала ды вяла піяністка Таццяна Старчанка. Салістка філармоніі, яна збірае даволі шырокае, але і амаль нязменнае кола сваіх калег, актыўна сама ўдзельнічала ў праграмах. Яны, незалежна ад індывідуальных планаў музыкантаў, абавязкова рыхтаваліся хача б да дзвюх нагод: Міжнароднага дня музыкі (1 кастрычніка) ды "агульнанароднага" дня смеху (1 красавіка).

Калі б не энтузіязм Таццяны Старчанкі ды яе сяброў, пра "Музычную гасцёўню" мы ўжо гаварылі б у мінулым часе. А так — з прыемнасцю паведамляем, што 3-га кастрычніка, амаль у Міжнародны дзень музыкі, "Гасцёўня" адкрыла свой пяты сезон. Канцэрт адбыўся ў Зале Беларускага саюза кампазітараў. У праграме, апроч заўсёдыкаў "Музычнай гасцёўні", сярод якіх дамыст і мандалініст Мікалай Марэцкі, флейтыст Якаў Гелер, спевакі Таццяна Громава, Уладзімір Громаў ды Вольга Сотнікава, удзельнічаў і копішні мінчук, цяпер — жыхар Швецыі, Міхаіл Казінік. Наш гошч, і зямляк, вядомы ў свой час неардынарнымі выступленнямі ў мінскіх канцэртах, развіў сваё майстэрства і як скрыпач-выканаўца, і як музыказнаўца-лектар, запатрабаваны і ў Швецыі, і за яе межамі. Для больш маладой часткі публікі дуэт Т. Старчанкі ды М. Казініка стаўся яркім адкрыццём.

Дарэчы, адкрыццём на пачатку філарманічнага сезона стаў дуэт Міхаіла Казініка і знамай піяністкі, педагога, прафесара Беларускай акадэміі музыкі Зой Качарскай. Іх канцэрт адбыўся 22 верасня ў Зале камернай музыкі.

Я. КАРЛІМА
НА ЗДЫМКУ: заўсёдык "Музычнай гасцёўні" флейтыст Якаў ГЕЛЕР.
ФОТА А. МАЦЮША



Выходзіць з 1932 ГОДА
У 1982 годзе
ўзнагароджаны ордэнам
Дружбы народаў

ГАЛОЎНЫ РЭДАКТАР

Віктар ШНІП

Рэдакцыйная рада:

Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА,

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,

Леанід ГАЛУБОВІЧ,

Алесь ГАЎРОН — адказны сакратар,

Людміла РУБЛЕўСКАЯ,

Уладзімір САЛАМАХА — намеснік галоўнага рэдактара



АДРАС РЭДАКЦЫІ:
220005, Мінск,
вул. Захарова, 19
ТЭЛЕФОНЫ:

галоўны рэдактар — 284-6673
намеснік галоўнага рэдактара — 284-4404
адказны сакратар — 284-6673

АДДЗЕЛЫ:
публіцыстыкі — 284-7965
письмаў і грамадскай думкі — 284-7965
літаратурнага жыцця — 284-7965
крытыкі і бібліяграфіі — 284-7965
паэзіі і прозы — 284-7965
музыкі — 284-8153
тэатра, кіно — 284-8153
выяўленчага мастацтва — 284-7965
карэктарская — 284-8091
бухгалтэрыя — 284-6672
Тэл./факс — 284-84-61

Пры перадруку просьба спасылацца на "Ліма".

Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і верстка камп'ютэрнага цэнтра РВУ "Літаратура і мастацтва"

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах

Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства "Выдавецтва "Беларускі Дом друку" г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 79

Індэкс 63856 Наклад 1607
Умоўна друк. арк. 3,72
Нумар падпісаны ў друк 15.10.2003 у 11.00

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь
Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова
"Літаратура і мастацтва"

Рэгістрацыйнае пасведчанне № 715

Заказ 3816

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

АКЦЭНТ

НЕ ЎПУСЦІЦЕ "ПТАХА"!

Пра манаоперу А. Залётнева "Адзінокі птах" на старонках нашага тыднёвіка гаварылася неаднойчы. Нагадаем, што нарадзіўся гэты твор дзякуючы ініцыятыве, сцэнічнаму досведу і рэжысёрскай волі Г. Дзягілевай — мастацкага кіраўніка Беларускага паэтычнага тэатра аднаго акцёра "Зьніч". Менавіта яна ўбачыла творчую натуру нашага вялікага земляка Адама Міцкевіча і яго драматычны лёс праз жанравую прызму музычнага тэатра. Прэм'ера, падрыхтаваная пару сезонаў таму Дзяржаўным камерным аркестрам Беларусі з маэстра Пятром Ванціпоўскім, капэлай "Sonorus" (мастацкі кіраўнік Аляксей Шут, салістка Таццяна Пятрова) і выканаўцам галоўнай партыі Міхаілам Жылюком, адбылася на сцэне Беларускай дзяржаўнай філармоніі ў мастацкім афармленні Барыса Герлавана.

Спектакль — жыве і неўзабаве будзе паказаны ў Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя М. Горкага. Паказ прымеркаваны да 70-годдзя Беларускага саюза кампазітараў і абвешчаны на 20 кастрычніка.

С. БЕРАСЦЕНЬ
НА ЗДЫМКУ: заслужаны артыст Беларусі Міхаіл ЖЫЛЮК у манаоперы "Адзінокі птах".



Тэатр-студыя кінаакцёра
пр. Машэрава, 13,
тэл. 223-08-11

- 17 — Э. Сагалаў "Айседора. Танец кахання"
 - 18, 19 — Б. Шоу "Пігмаліён"
 - 21, 22 — А. Данілаў "Мы ідзем глядзець "Чапаева"
- Пачатак спектакляў а 19-й гадзіне

НА ЗДЫМКУ: сцэна са спектакля "Каварства і каханне".
ФОТА А. ДЗМІТРЫЕВА